

**Пераносыцца рабочыя дні ў снежні і студзені**  
Рабочы дзень з пятніцы 26 снежня пераносіцца на суботу 20 снежня 2008 года і з пятніцы 2 студзеня на суботу 10 студзеня 2009 года. Такое рашэнне прадуладжана пастановай Савета Міністраў № 1720 ад 15 лістапада 2008 года.  
Прычым арганізацыям прадастаўляецца права з улікам спецыфікі вытворчасці (работы) ажыццяўляць перанос рабочых дзён у іншым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.  
**БЕЛТА.**

## Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў прывітанне ўдзельнікам Беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондане

«Шчыра рады, што нам удалося прыцягнуць да гэтага мерапрыемства такую аўтарытэтную дэлегацыю аўдыторыю. Ваш удзел у ім мы разглядаем як сведчанне растучай цікавасці замежнага бізнесу да нашай краіны, і гэту цікавасць мы будзем падтрымліваць», — гаворыцца ў прывітанні.  
У ім таксама адзначана, што дасягнутыя на працягу апошніх гадоў тэмпы росту эканомікі і даходаў, стабільная ўнутраная сітуацыя, інвестыцыйны клімат, які дынамічна палепшаецца, зручная геаграфічная становішча, высокі навукова-вытворчы і чалавечы патэнцыял — гэта толькі некаторыя з характарыстык, уласцівыя сучаснай Беларусі.  
Беларусь гарантуе абарону інвестыцый, свабоднае распрадаванне атрыманым прыбыткам, якасны сервіс, камфортныя і бяспечныя ўмовы знаходжання для інвестараў. Энергетычная, транспартная, транзітная і турыстычная інфраструктура, укараненне новых тэхналогій прамысловасці і сельскай гаспадаркі — безумоўна прыярытэты беларускай дзяржавы і самыя выгадныя сферы для ўкладання капіталу.  
«Перакананы, што форум стане выхадным пунктам для цэлага шэрагу праектаў, прывабных для інвестараў і накіраваных на развіццё эканомікі Беларусі, павышэнне дабрабыту еўрапейцаў. Жадаю вам плённай, канструктыўнай і эмацыйнай працы», — гаворыцца ў прывітанні.  
**БЕЛТА.**

## ДОЛЯ ЗАМЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ У БЕЛАРУСІ У 2010-м ПАВЯЛІЧЫЦЦА ДА 15—20 ПРАЦЭНТАУ

Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на Беларускай інвестыцыйнай форуме ў Лондане.  
Паводле яго слоў, Рэспубліка Беларусь паспяхова рэалізуе інавацыйны шлях развіцця. У вельмі кароткія тэрміны ў краіне будзе пабудавана больш за 100 інавацыйных прадпрыемстваў і створана каля 400 новых высокатэхналагічных і высокаэфэктыўных вытворчасцяў.  
Прэм'ер-міністр Беларусі адзначыў, што наступлены замежныя інвестыцыі ў эканоміку Беларусі пастаянна растуць. У 2007 годзе яны склалі \$5,4 млрд і ў 3 разы перасягнулі ўзровень 2005 года, у 7,5 раза — 2002 года. Значны тэмп захоўваецца і ў гэтым годзе.  
У рэспубліцы павялічваецца колькасць арганізацый з замежным капіталам. У 2002 годзе іх было 2 тыс., сёння ўжо звыш 4 тыс. Больш як са 100 краін свету.  
«Яшчэ раз падкрэслію, што не выпадкова наш форум праходзіць у Лондане. Вялікабрытанія на працягу шэрагу гадоў знаходзіцца ў ліку лідараў па аб'ёму інвеставанняў у эканоміку Рэспублікі Беларусь. Сярод асноўных краін-інвестараў у нашу эканоміку таксама выступаюць Расія, Аўстрыя, Швейцарыя, Германія і іншыя», — адзначыў ён.  
Немалаважны для патэнцыяльных інвестараў факт атрымання Беларуссю ў 2007 годзе суверэннага крэдытнага рэйтыngu, які пацвярджае стабільнасць узроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. І ў гэтым, даволі складаным для ўсіх, годзе прывесены Рэспубліцы Беларусі міжнародныя агенствы рэйтынг захаваны.  
Наша краіна накіроўвае значныя сродкі на мадэрнізацыю прадпрыемстваў, асабліва новай прадукцыі і новых рэсурсаў. У выніку сёння аб'ём беларускага экспарту складае 60 працэнтаў ВУП, краіна гандалюе са 180 краінамі. Дзяржава не дапускае ў краіну крымінальны капітал, сур'ёзна змагаецца з карупцыяй.

Нацыянальнае заканадаўства, перш за ўсё эканамічнае, удасканалена ў бок лібералізацыі. «І гэта не выпадкова, паколькі мы паставілі перад сабой даволі амбіцыйную мэту — увайсці ў лік 30 краін свету з найбольш прывялічанымі ўмовамі выдання бізнесу. У рамках рэалізацыі гэтай задачы толькі за апошні час прынята больш за 30 нарматыўных прававых актаў, накіраваных на ўдасканаленне заканадаўства ў розных сферах эканомікі», — сказаў Сяргей Сідорскі.  
У Беларусі — адзінай у краінах СНД — прыняты інвестыцыйны кодэкс, палажаныя якому накіраваны на стымуляванне інвестыцыйнай дзейнасці, ён дзяржаўна-прамысловы, а таксама абарону праваў інвестараў на тэрыторыі рэспублікі. Прыняты беспрэцэдэнтныя меры па адмене працэдур дэкларацыя паходжання капіталу, а вяртанне банкруцкіх дэдаў у поўным аб'ёме гарантуецца дзяржавай. Уведзены пільгавыя маратары на пагаршэнне ўмоў гаспадарання для сумесных і замежных прадпрыемстваў. Важны аспект палепшэння інвестыцыйнага клімату — адмена інстытута «залатой акцыі». Скарачаны затраты часу і сродкаў на адкрыццё, атрыманне ліцэнзій. Замацаваны заўняты прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі арганізацый. Значна зменшана колькасць адміністрацыйных працэдур. Іх правядзенне рэгламентавана жорсткімі тэрмінамі для чыноўнікаў. Істотна зменшана заканадаўства аб адабарэнні і прадастаўленні зямельных участкаў, уведзены адзіны прынцып іх аўкцыённага продажу.

У рабоце форуму прымаюць удзел прадстаўнікі такіх аўтарытэтных міжнародных арганізацый, як ААН, Міжнародная фінансавая карпарацыя, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця.  
Беларусь прапаноўвае пытанне арганізацыі інвестыцыйнага форуму ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Аб гэтым паведаміў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі.  
Акрамя таго, кіраўнік беларускага ўрада не выключыў магчымасці правядзення такога форуму і на амерыканскім кантыненте. «Нам гэты кантынент цікавы, не хацелася б страваць гэты рынак», — адзначыў Сяргей Сідорскі.  
**БЕЛТА.**

## У 2008 ГОДзе БУДУЦЬ ВЫКАНАНЫ ўСЕ ПРАГНОЗЫ ПА СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ, АКРАМА ВЫТВОРЧАСЦІ МАЛАКА

Аб гэтым заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка на пасяджэнні Прэзідэнта Савета Міністраў, дзе абмяркоўваўся ход выканання Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі на 2005—2010 гады па выніках работы за 9 месяцаў, а таксама меры па ліквідацыі дагучаенага адставання пры рэалізацыі мерапрыемстваў гэтай праграмы.  
Створаная на распрадэжні прэм'ер-міністра рабочая група канстатуе, што да канца 2008 года «ўсе вытворчыя паказчыкі ў сельскай гаспадарцы будуць выкананы, за выключэннем вытворчасці малака». Гэты паказчык складае 98 працэнтаў да ўзроўню мінулага года. Пры гэтым фінансаванне праграмы ажыццяўляецца ў поўным аб'ёме і нават перасягае яго, у той час як на гэты момант уведзена ў строй толькі 54 працэнты аб'ектаў, запланаваных на гэты год. Так, фінансаванне аграгарадкаў у гэтым годзе склала 104 працэнты, сацыяльнай і інжынернай інфраструктуры за 9 месяцаў — 103 працэнты, у той час як па нормах мала быць 75 працэнтаў, на развіццё вытворчай сферы накіравана 105 працэнтаў неабходных сродкаў. «Унікальна парадкавальная сітуацыя, калі пры дастатковым фінансаванні ўстаноўленыя заданні не выконваюцца», — адзначыў першы віцэ-прэм'ер. Да 1 снежня 2008 года па даручэнні кіраўніка дзяржавы неабходна завяршыць работу па аб'ектах, якія неабходна было ўвесці ў строй у 2005—2007 гадах. Такіх аб'ектаў налічваецца 197. Першы віцэ-прэм'ер таксама нагадаў аб падрыхтоўцы да рэалізацыі мерапрыемстваў праграмы ў 2009 годзе. Як паводзіць тут таксама ідзе разваршванне, лічыць ён. Падрыхтавана толькі 9 працэнтаў праектнай каштарыснай дакументацыі аб'ектаў, якія будуць рэалізоўвацца ў будучым годзе.  
**БЕЛТА.**

## «ЗАЛАТЫЕ ПЁРЫ» — У ЗАЛАТЫ ЮБІЛЕЙ БЕЛАРУСКАГА САЮЗА ЖУРНАЛІСТАў

Лепшыя журналісты Беларусі сталі лаўрэатамі рэспубліканскага конкурсу Беларускага саюза журналістаў «Залатое піро». Узнагароды ім былі ўручаны на ўрачыстым сходзе, прывесчаным 50-годдзю ўтварэння грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз журналістаў».  
З юбілеем прафесійнага Саюза журналістаў павіншаваў міністр інфармацыі Беларусі Уладзімір Русакевіч. Ён зачытаў прывітанне кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнка, у якім дадзена высокая ацэнка працы журналістаў. Вялікая група журналістаў устоена званіў, ганаровых грамад і дыпломаў міністэрстваў і ведамстваў краіны.  
**Віктар ЛОУЧА, БЕЛТА.**

## Інтэрнэт-рубрыка

### Ваши прапановы для палепшэння бізнэс-клімату

**Рубрыка «Палепшэнне бізнэс-клімату ў Рэспубліцы Беларусь» з'явілася ў інтэрнеце па ініцыятыве Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**  
Цяпер суб'екты гаспадарання могуць пакінуць там свае прапановы па адрасе center.gov.by. На галоўнай старонцы рубрыкі размешчана спецыяльная форма, якая дазваляе наведвальнікам пакінуць паведамленне з прапановамі па палепшэнні бізнэс-клімату і пазбаўленні адміністрацыйных бар'ераў.  
**Святлана БАРЫСЕНКА.**



Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



19 ЛІСТАПАДА 2008 г.  
СЕРАДА  
№ 218 (26331)  
Кошт 500 рублёў  
ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

## Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

# «ДЗЕЦІ ПАВІННЫ РАСЦІ І ВЫХОЎВАЦЦА ў НАРМАЛЬНЫМ АСЯРОДДЗІ...»

На ўчарашняй нарадзе ў Прэзідэнта па пытанні выканання Дэкрэта № 18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у няўдалых сем'ях» з боку Аляксандра Лукашэнка прачулі жорсткія ацэнкі ў адрасі Адміністрацыі, і Саўміна. У прыватнасці, кіраўнік Беларусі заўважыў, што нельга абараняць дзяцей, сядзячы ў кабінетах. Так, пасля выхаду Дэкрэта ў рэспубліцы сапраўды назіраюцца становачы зружы па вырашэнні згаданай праблемы, праведзены тут і пэўныя дзеянні. Аднак, відаць, пасля зробленага некаторыя чыноўнікі самазаспакоіліся і пачалі фармальна падыходзіць да вельмі важнай для краіны справы. У беларускай лідара падобныя адносіны выклікаюць зразумелае абурэнне. І тлумачэнне гэтаму простае: за сухімі для кагосьці лічбамі — лёс тысяч дзяцей, якім не пашанцавала нарадзіцца і гадавацца ў нармальным сем'ях, і будучыня якіх напраму залежыць менавіта ад свачасовага ўмяшання і дапамогі дзяржавы.

На думку Аляксандра Лукашэнка, сёння нікому не трэба тлумачыць той факт, што ў нас вельмі шмат бацькоў, якія нараджаюць дзяцей і кідаюць іх на выхаванне, а дзяржава вымушана браць іх пад сваю апеку. Натуральна, разам з расходамі на ўтрыманне. «Мы свачасова прынялі найважнейшае рашэнне, таму што не можам пайсці на тое, каб дзеці, якія нарадзіліся ў такіх сем'ях, знаходзіліся на ўтрыманні такіх бацькоў», — лічыць Прэзідэнт. — Таму мной было прынятае рашэнне прымусява забраць дзяцей у няўдалых бацькоў; яны не павінны расці ў такіх умовах». Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што калі дзеці гадуецца ў няўдалай сем'і, то ў будучым дзяржава затраціць на яго яшчэ больш сродкаў: звычайны свет у большасці папаўняецца менавіта такімі грамадзянамі. А таму, дадаў Аляксандр Лукашэнка, пакуль бацькі не прыдуць у нармальны стан, гэтыя дзеці будуць выхоўвацца за кошт дзяржавы — у дзяржаўных адукацыйных і выхавальных устаноў. Калі ж гэтыя бацькі прыдуць, то не выключана магчымасць вяртання ім дзяцей.

«Пытанне было пастаўлена сур'ёзна — дзеці павінны расці і выхоўвацца ў нармальным асяроддзі, — прадухіліў Прэзідэнт. — Калі бацькі гэтага забяспечыць не могуць, гэта зробіць дзяржава за кошт гора-бацькоў». Далей ён адзначыў, што за дзяцей апошняга павінны плаціць нават ва ўмовах форс-мажорных абставінаў, а такіх — большасць. І форс-мажор, уладкаваў ён, заключаецца ў тым, што бацькі-п'яніцы, адны яны ніколі не працавалі. «Мы любым ніколі не павінавацца і не называць прамысловыя працаўцаў, — мяркуе Аляксандр Лукашэнка. — Хто гэта павінен зрабіць», — вызначыў ён Дэкрэт.  
Пад Дэкрэт № 18, падкрэсліў беларускі лідар, не трэба ствараць



Г. Снаўгарад. Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА

## Стопрацэнтная абарона

папярэдзіў, што ўжо з наступнага дня будзе наладжаны кантроль кожнага населенага пункта, кожнай вёскі з тым, каб высветліць, ці засталіся няўдалыя бацькі, у якіх дзеці не павінны быць ні дня. «І калі яны будуць выяўлены, — звярнуўся Прэзідэнт да прысутных, — будзем лічыць, што вы проста праігнаравалі прынятае мной рашэнне».

Як праінфармавалі кіраўнікі краіны, у Беларусі ўсё яшчэ не створаны няўдалым бацькам такія ўмовы, каб яны тысячу разоў пашкадавалі, што пачалі піць і кінулі сваіх дзяцей. Часта такія людзі жывуць, як у п'яніцкіх лагерах: камфортна, выходзячы на рэабілітацыю, да яшчэ з водпуску па жаданні, да яшчэ з водпуску, калі іх працуаўладкавалі. «Не дасягнута і галоўная мэта, — сказаў Прэзідэнт, — да гэтага чакаюць застатца невысокі працэнт кампенсаваных гора-бацькамі расходаў дзяржавы на ўтрыманне дзяцей — менш як 40 працэнтаў. Зразумела, што дадзенае катэгорыя людзей працаваць не мае намеру, але здаецца, што вы прымірлівы з такой сітуацыяй. І замест таго, каб прымусяць гэтых бацькоў працаваць, прапануеце ўвесці дадатковую падставу для вызвалення іх ад работы. Яшчэ раз падкрэсліваю, ад работы вызваліць няўдалых бацькоў, калі яны ўжо не хоць дзеці (па стане здароўя), можа толькі старшыня райвыканкама».

## «НЕ ПЕРАШКАДЖАЙ!»

Ніколі не вымаўляйце падобных слоў у дачыненні да дзяцей. Думаецца, гэта прастую ісціну нялішне нагадаць напярэддзі заўрашняга Суветнага дня дзіцяці і сённяшняга дня 15-годдзя за дня прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб правах дзіцяці».

З чаго можна пачаць размову аб правах і абароне «нашага ўсяго», калі ў апошнія пяць гадоў стабільна расце дзіцячы траўматызм, прычым у першую чаргу ва ўзроставай групе ад нараджэння да 4 гадоў? Менавіта ў тым узросце, калі дзеці найбольшым чынам залежаць ад сваіх бацькоў, а не таямніцы сцяў ці недарачных абставінаў. Хіба прычына такіх абставінаў самы бацькоў.

Паводле слоў галоўнага педыятра Міністэрства аховы здароўя Алены Наверы, рост дзіцячага траўматызму абумоўлены далёка не толькі дарожна-транспартнымі здарэннямі, але і бытавым траўматызмам, няшчаснымі здарэннямі і атручэннямі. Амаль за кожнай з гэтых пазіцый няякшма разглядаецца... неадгледжаныя. Узяць хоць атручэнні... Медыкі паміж сабой кажуць, што па характары атручэнняў у дзяцей можна меркаваць аб тым, ад якіх захаворванню пакутуюць іх бацькі. Самай распаўсюджанай прычынай атручэння ў малых з'яўляецца... кафеліна — танны медыкамент для паніжэння артырыяльнага ціску. Чаму дзеці неадгледжаныя бацькамі, чаму бацькам «не да іх» — тэма для асобнага грунтоўнага даследавання, а пакуль можна смеяцца сцяўраджаць, што многіх дзяцей перш-наперш неабходна абараняць ад дарослых, прычым самых блізкіх.

Псіхалогі кажуць, што праблема з дзецьмі пачынае, як правіла, у тых дарослых, у якіх вільня праблема з самімі сабой. І такіх дарослых, як паказвае жыццё, сёння ўсё больш. У прадурачлівым узросте усплываюць «дзеці перабудовы» — пакаленне «пэпсі» і некаторыя іншыя, не самых лепшых напояў. У гэтага пакалення — высокі працэнт выдалковых шлюбавых і выдалковых дзяцей цесным чынам пераплітаюцца з нездаровым эгізізмам.

Як адзначае начальнік аддзела сацыяльна-педагагічнай работы і аховы дзіцяцтва Міністэрства адукацыі Галіна Рудзкіца, у апошнія гады разка памаладзела катэгорыя бацькоў, у дачыненні да якіх дэдацыя разглядаецца пытанне аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў. Гэта можа сведчыць толькі аб адным: мамы і таты не гатовыя да сваіх новых роляў. Чыста знешне такія сем'і няўдалыя і не назавеш.

На думку спецыялістаў, і выявіць, і паўплываць на такія «чэкай» куды складаней, чым на сем'і асяцельныя, відовачна няўдалыя. Дарчы, пасля таго, як з дапамогай прэзідэнтскага Дэкрэта № 18 дзяржаўныя структуры ўср'ёз узяліся за відовачна няўдалыя сем'і, дзеці сталі больш абароненымі. Яшчэ некалькі гадоў таму з 5 тысяч дзяцей (прыкладна такая колькасць штогод становіцца сіротамі, у тым ліку сацыяльнымі) уладкаваць у сем'і (вярнуць у свае або накіраваць у чужыя) удалася не больш за палову ад гэтай лічбы. Зараз жа толькі 15-20 працэнтаў сірот адраўляюцца на выхаванне ў дзяржаўныя ўстановы.

Паводле меркавання Галіны Рудзкіца, Дэкрэт № 18 можна назваць «эпалайнай» падзеяй. Практыка сведчыць, што свачасовае ўмяшанне ў жыццё асяцельнай сем'і і аказанне ёй комплекснай падтрымкі дазваляе не дапусціць поўнага развалу дзесяці 60 працэнтаў такіх сем'яў. Захаванне бялігачных сем'яў і шырокае практыка перадачы дзяцей на выхаванне ў іншыя заклады да таго, каб пасля 2015 года ў кожнай вобласці Беларусі засталася не больш за 2-3 дзяржаўныя ўстановы для ўтрымання сірот.

## Самыя эканомныя атрымаюць мільён

У Магілёве аб'яўлены конкурс «Эканомія электрычнай энергіі ў быццё». Дзесяць самых эканомных магілёўчан атрымаюць прэміі ў 1 мільён рублёў.  
Конкурс, паводле рашэння Магілёўскага гарвыканкама, будзе праводзіцца па выніках спажывання электраэнергіі ў наступным, 2009 годзе. Удзельнічаць у ім могуць усе гараджане, якія зарэгістраваны ў разлікова-касавых цэнтрах па месцы жыхарства да 20 снежня гэтага года. Каб падаць заяўку, трэба мець пры сабе пашпарт. Пасля гэтага, да 10 студзеня 2009 года, абдуццёцца праверка паказанняў прыборав уліку электраэнергіі. Далей трэба эканоміць, а таксама — свачасова аплатаваць электраэнергію і ўвогуле камунальныя паслугі.  
Спецыяльная камісія ў пачатку 2010 года адберэ 25 кандыдатаў на прэміі. Пасля знаёмства з метадамі эканоміі вызначыцца дзясятка самых беражлівых. Для іх эканомія аберанецца значным прыбыткам.  
Магілёўскія ўлады хочучь сфармуляваць значную думу аб карыснасці эканоміі — для чалавека асабіста і грамадства ўвогуле. Конкурс праводзіцца ў межах выканання Дзяржаўнага № 3 «Эканомія і беражлівасць — галоўныя фактары эканамічнай палітыкі дзяржавы».  
**Ілона ІВАНОВА.**

## МОДА НА КІНАФЕСТЫВАЛЬ

Тое, што кінафестываль — гэта свята, аматары кіно пачынаюць усведамляць, калі ў залу ўваходзяць ЯНІ. Зоркі экранна. Іх кажуць, на іх абавязкова хочучь глядзець, каб адчуць іх прыгажосць, каб убачыць іх ва ўсім бялуску, які належыць зорным асімам. Каб адчуць у тым ліку і ступень павагі да сябе: артыст падрыхтаваны на ўсе сто да сустрэчы са сваімі аматарамі, і відовачна, што для яго гэта — свята таксама. Нездарма на буйных кінафорумах ёсць традыцыя для гэтых паказваць сябе — ці то на дывановых дарожках, ці то на прыступках, ці на сцэне. На многіх кінафорумах мужчынам належыць апранацца ў смокінг. Актрысы дзеля такіх выхадаў у свет спецыяльна замаўляюць сабе строй ў знакамітых модных дызайнераў. І потым фестывальную моду абмяркоўвае грамада.  
Жанчыны ёсць жанчыны: яны на сцэну не выходзіць так, як толькі што былі на прэс-канферэнцыі. І знакамітая расійская актрыса Алёна Бабенка, якая ўдзельнічае ў зручных нагавіцях і вадзальцах са світарам, а на вечаровы выхад прывезла класічную маленькую чорную сукенку. Проста і з густам. Адала перавагу чорнаму яшчэ адна расійская гося — актрыса Наталія Громушкіна, толькі яе строй быў больш стрыманы. Чорны з бялоскам пінжак з вузкай класічнай

спадніцай апранула «мама» «Гардмарына», рэжысёр і старшыня журы Святлана Дружыніна.  
У дысананс з вопраткай расійскіх актрыс уступала адзенне паліскай артысткаў. Хіба што Аляксей Патронка падтрымаў гэты колер, распеваўшы пры гэтым, што яго жонка заўсёды аддае перавагу беларускаму трыкатажу і біяліне. За

адаўшы павагу свайму гораду. І трымаўся па-свойска, са сваімі былымі калегамі з задалаваннем размаўляў. Прычым вечар, добры настрой...  
Але яго трэба ўмець ствараць самім, вырашылі нашы дамы. Актрыса Вера Палюкова ў гэты вечар ззяла ў доўгай сям'і сукенцы з футралавай накідай павіры п'яніч. Яшчэ



адна зорка беларускага кіно Валерыя Арланава вырашыла не хаваць сваёй прыгажосці і ў вострых дні, калі ўсе рытуэлы да з'ямы, нагадала пра лета сваёй адкрытай доўгай сукенкай з кветкавым малюнкам. Ну як абмінуць увагай такіх дам? Да гонару нашых мужчын, і яны не падкачалі. Асабліва вельмі ўспрымаў сарод гэсцей сваім бездаракна строгім стром (чорны строгі касцюм з белаю кашуляй) акцёр Руска драматычнага тэатра Аляксей Саньшыл. І паўеў сябе як джэнтльмен, забяспечыўшы калег-актрыю Юлію Кадшуківіч, Вераніку Пляшуківіч і Алёсю Пухавую кавалкамі та-

## «Лістапад-2008»

### Ларыса ЦИМОШКІ, Фота Сяргея ВАСІЛЬЕВА.

Ларыса ЦИМОШКІ, Фота Сяргея ВАСІЛЬЕВА.



Ларыса ЦИМОШКІ, Фота Сяргея ВАСІЛЬЕВА.

## «Прамая лінія» ПРАГОНИМ ПРЭЧ ПРАСТУДУ, ПАЗБАВІМСЯ АД АЛЕРГІІ

У вашага дзіцяці алергія? Яно шмат і працягла хварэе? Часта прастуджаецца? Пра тое, як дапамагчы малому справіцца з гэтымі нечэчамі і што можна параіць бацькам у якасці прафілактычных мераў супраць такіх хваробаў, можна пагаварыць на нашай чарговай «прамой лініі» з дацэнтам кафедры дзіцячых інфекцыйных хваробаў БДМУ, кандыдатам медыцынскіх навук Лідзіяй Іванавой МАТУШ.  
«Прамая лінія» абдуццёцца 20 лістапада, у чацвер, з 14.00 да 15.00 па тэлефонах: 8(017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах: 8 (017) 287 18 36 (Вольга Шаўко) і 287 18 29 (Святлана Барысенка).

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 19.11.2008 г. (Аб бл разлікаў)	Курсы замежных валют для безаналёвых разлікаў
1 долар ШВА	2 141,00
1 еўра	2 696,38
1 латывійскі лат	3 801,83
1 лютыйскі літ	781,13
1 чэшская крона	106,06
1 польскі злоты	700,90
1 расійскі рубель	78,05
1 украінская грыўня	362,88
Цэнтрабанк РФ	USD 27,4301
10 UAH	34,6250
1000 BYR	12,9785
EUR	46,4917

Курс у аўгандаўскай кампаніі (на 18.11.2008 г.)  
USD 2135 / 2210

Падпішыцеся на часопіс «Гэтыя дні» Бюлетэнь. Гэты на 2008 год у рэдакцыі па самым выгадным ценне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.  
ААТ «Авенціла Уладзіміра Траўкоўска» Улічкова-аўгандаўскі Ліцэнзійны Цэнтр № 02140/0172006 выд. 03.05.2004 ад 02.05.2009

## ПАРАДАК ДЗЯРЖАЎНЫХ ЗАКУПАК У БЕЛАРУСІ СПРАШАЕЦЦА

У Беларусі ўводзіцца новы, больш спрошчаны парадак дзяржаўных закупаў. Адаваеды Указ № 618 «Аб дзяржаўных закупках у Рэспубліцы Беларусь» кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў 17 лістапада.

Дакументам замацаваны ключавыя прынцыпы рэгулявання ў галіне дзяржаўных закупаў: забеспячэнне максімальнай эфектыўнасці расходвання бюджэтных сродкаў, галоснасці і празрыстасці закупачнага працэсу, добрасумленнай канкурэнцыі сярод патэнцыяльных пастаўшчыкоў, а таксама дэбаркарэакцыя і спрачэнне закупачнага працэсу.

У матэх прадстаўлення большай самастойнасці і павышэння адказнасці прынцыпе рашэнняў па пытаннях дзяржаўных закупаў прадстаўлена кіраўнікам дзяржаўных органаў і саміх закупачных арганізацый. Адмяняецца шматступенчатая працэдура ўзгаднення з рознага ўзроўню дзяржаўнымі органамі.

Пры гэтым ліквідуецца інстытут міжведамстваных камісій, экспертных саветаў, якія ўдзельнічалі ў прыняцці такіх рашэнняў, адмяняецца неабходнасць узгаднення прыямаемых рашэнняў з вышэйстаячымі дзяржаўнымі органамі.

З улікам накопленнага вопыту правядзення працэдур закупаў ва ўказе ўдкладнаецца паняцце дзяржаўных закупаў, захоўваецца магчымасць іх цэнтралізацыі, вызначэння прынцыпы яе ажыццяўлення.

Дакументам вызначаны пералік відаў працэдур дзяржаўных закупаў. Гэта конкурс (адкрыты, закрыты, якія могуць быць двухэтапнымі), працэдура закупкі цэнавых прапаноў, працэдура афармлення канкурэнтнага ліста, а таксама як альтэрнатыва названым працэдурам працэдура закупкі з адной крыніцы.

Скаржэварны таксама пералік тавараў (работ, паслуг), пры набыванні якіх працэдурны конкурсны сістэмы закупак не прымяняюцца.

Асобныя дзяржаўныя органы надзяляюцца падатковымі паўнамоцтвамі. Так, на Міністэрства фінансаў ускладаецца абавязак выдання рэгістрацый дагавораў аб дзяржаўных закупках. Нацыянальнаму статыстычнаму камітэту даручаецца выдзяленне адзінай статыстычнай справаздачнасці па пытаннях дзяржаўных закупаў.

Акрамя таго, устанавляецца адказнасць у адносінах да службовых асобаў усіх узроўняў, якія ўдзельнічаюць у працэдурх закупаў: кіраўнікоў дзяржаўных органаў (арганізацый) — персанальна, а таксама ад займаемай пасады, за незабеспячэнне атрабаванняў заказнадаўства аб дзяржаўных закупках; старшын і членаў камісій, створаных для правядзення конкурсу (іншых відаў працэдур закупаў), іншых спецыялістаў заказчыка, якія ўдзельнічаюць у працэсе ажыццяўлення дзяржаўных закупаў, — дырэктарыяў, адміністрацыйна, крмінальна-лі (або) іншая за парушэнне правілаў у сферы дзяржаўных закупаў, а таксама прычына і шкоду дзяржаве, арганізацыям або грамадзянам.

Палажэнні ўказа з'яўляюцца накіраванымі на ўдасканаленне парадуку дзяржаўных закупаў у рэспубліцы з улікам тыповых міжнародных атрабаванняў да распрадэжальнікаў бюджэтных сродкаў па эфектыўнасці іх выкарыстання.

Дакумент уступае ў сілу праз два месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем некаторых пунктаў. Калі працэдур закупаў пачаць або дагаворы на пастаўку тавараў (выкананне работ, аказанне паслуг) заключаны да ўступлення ў сілу ўказа, то дзяржаўныя тавараў (работ, паслуг) завяршаюцца па ранейшым заказнадаўстве.

### Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## Беларусь і Расія ратыфікавалі канвенцыю аб узаемным прызнанні парушэнняў ПДР

Беларусь і Расія ратыфікавалі канвенцыю аб узаемным прызнанні адміністрацыйных спраў аб парушэннях Правілаў дарожнага руху. Аб гэтым паведаміў у Мінску на прэс-канферэнцыі начальнік аддзела дарожна-патрульнай службы ўпраўлення ДАІ МУС Беларусі Юрый Літвін.

Паводле яго слоў, цяпер, напрыклад, грамадзяне Беларусі, якія паарушылі Правілы дарожнага руху ў Расіі, будуць прыцягвацца да адказнасці на радзіме без разбору справы. ДАІ Беларусі будзе выносіць толькі пастанову аб прызначэнні да адміністрацыйнага адназначэння. Юрый Літвін растлумачыў, што гэта будзе датычыцца вадзіцеляў, якія не змогуць або не захочуць аплаціць штраф на месцы.

Пры гэтым ён адзначыў, што канвенцыя не датычыцца спраў аб дарожна-транспартных здарэннях, «таму што яны звязаны са страхавых пытаннях».

БЕЛТА.

## М. Купрыянаў і М. Снягір звольнены з органаў пракуратуры

Аб гэтым карэспандант БЕЛТА паведаміў ў аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязей Генпракуратуры.

«14 лістапада гэтага года намеснік генпракурора Беларусі Мікалай Купрыянаў і пракурор Мінскай вобласці Мікаіл Снягір загадам генпракурора Беларусі Рыгора Васілічына вызвалены ад займаемых пасады і звольнены з органаў пракуратуры», — праінфармаваў ў ведамстве.

Як паведамлялася, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 13 лістапада на нарадзе па пытаннях эфектыўнасці мераў, што прымаюцца ў барацьбе з карупцыяй, даручыў генеральнаму пракурору ўнесці прадстаўленне аб вызваленні ад займаемых пасады намесніка генпракурора Мікаіла Купрыянава і пракурора Мінскай вобласці Мікаіла Снягіра. Кіраўнік дзяржавы таксама даручыў узбудзіць у адносінах да іх крмінальнае справу.

БЕЛТА.

## ЗАРЭГІСТРАВАНЫ НОВЫ БАНК

Нацыянальны банк прыняў рашэнне аб дзяржрэгістрацыі ЗАТ «Цэптар Банк» і выдаць яму спецыяльнага дазволу на ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці.

Новы банк, інфармуець у галоўнай банкаўскай установе краіны, ствараецца са 100-працэнтным замежным капіталам (Швейцарыя, Германія). Яго статытны фонд сфарміраваны ў памеры 36 мільярдараў беларускіх рублёў, што складае ў эквіваленте каля 13,5 мільярдараў ЗША.

Гар ГРЫШЫН.

## Ягор ФІЛІПЕНКА: «3 ФУТБОЛАМ ЗАВЯЗАЎ. ПАКУЛЬ»

Напярэдадні ад'езду на Кіпр для ўдзелу ў апошнім у сезоне матчы нацыянальна зборная па футболе сабралася ў Мінску і на полі Дома футбола правяла трэніроўку. З заяўленых 18 футбалістаў у Мінск па сямейных абставінах не прыбыў Віталь Кутузаў, не было «каталонца» Аляксандра Глеба, а спартакваец Ягор Філіпенка хоць і з'явіўся ў Доме футбола, на газон так і не выйшаў. Абаронца маскоўскага клуба расказаў чаму не згуляе за зборную і падзяліўся планами на наступны сезон.

— Як ацэняеце свой першы сезон у «Спартаку»? — У цэлым станоўча, толькі канцоўка аказалася змазанай. Не праходжу ў асноўны склад у клубе, з-за траўмы не змагу згуляць за зборную.

— Траўма здарылася пасля выкліку ў зборную? — Гэта старая траўма, але зараз яна абвастрылася. Баліць пятая плюсовая косця — перадпераломны стан, таму гуляць пакуль небяспечна. Але на Кіпр еду — не паспяваюць нікога выклікаць замест мяне. Хутчэй за ўсё, буду назіраць матч з трыбуны.

— Мікаэль Лаўдруп растлумачыў, чаму зараз не праходзіце ў асноўны склад клуба? — Не, ніхто не тлумачыў. Зараз канец сезона, буду размаўляць аб далейшых сваіх перспектывах.

— І якія планы на наступны сезон? З'явілася інфармацыя, што вамі цікавіцца падмаскоўны «Сатурн». — Усё будзе залежаць ад таго, што мне скажуць у «Спартаку». Калі скажуць, што на мяне разлічваюцца, — застануся, не — значыць, буду шукаць новы клуб. Але да размовы з клубным кіраўніцтвам рана казаць пра іншыя прапановы.

— Хацелі б застацца ў расійскай прэм'ер-лізе? — Вядома ж, хацеў бы. У Іспанію ці Германію мне яшчэ рана.

— Вы перайшлі з БАТЭ ў «Спартак», якая розніца паміж імі? — У «Спартак» з'явіліся большыя грошы. Пачынаюць разлічвацца на тое, што маскоўскі клуб трапіць у групавы этап Лігі чэмпіёнаў, а атрымаецца наадрывот. Няма шкадавання, што пайшлі з БАТЭ? — Ніколі.

— Сочыце за ўступленнямі клуба ў Лізе чэмпіёнаў? — Глядзеў не ўсе матчы, апошнія два з «Зенітам» бачыў. БАТЭ выглядала вельмі дастойна. Прычым у хатніх матчы барысаўскі клуб мне спадабаўся больш.

— У Пшэчы, мяне здаецца, БАТЭ павінна было саступіцца, а дома згуляць унічыю.

— Хацелі бы захаваць? — Не, хацелі бы захаваць.

— Барысаўскі клуб збіраецца ўзяць вас у арэнду? — Гэта было пытанне першага круга. Я тады амаль не гуляў у «Спартаку», але мяне не адпусцілі. Та-



Фота Петра ФІЛІПЕНКА.

ды яшчэ Станіслаў Чарчэсаў быў — ён і пакінуў мяне.

— Прызываліся да расійскай сталіцы? — Усё нармальна, асаюся. Клуб здымае мяне квартал. Масква падабаецца, але Мінск усё ж больш. У гаспадар добра, але дома лепш.

— Цяпер з'явілася шмат размоў пра чэмпіёнства «Рубіна» аж да таго, што летась гэты клуб шмат каму праіграваў, а сёлета, маўляў, яму аддадуць даўгі, і што і сказала на выніковым месцы каманды... — Есць, думаю, у прэм'ер-лізе выпадкі, калі трымаць камусці аддае нейкія ачы. Але так, каб усё вярталі даўгі — такое немагчыма, на маю думку. Не таму «Рубін» чэмпіён. Зразумела, яны не паказвалі супергульні, але найбольш роўна ў параўнанні з астатнімі прайшлі дыстанцыю. Гуляў у свой футбол і дзясяты лік выніку. Многія каманды аступіліся на роўным месцы — і ЦСКА, і «Спартак» згулілі ачы там, дзе не трэба. У мяне ніякіх наражанняў на «Рубін» няма — адну гульні мы праігралі 0:1, другую выйгралі 3:0, і цалкам гэтым задаволены.

Алена АЧЫННІКАВА.

# У ЛЕТНІК — НА ТРЫ ТЫДНІ

### Адпачынак

Паводле ацэнак Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва, сёлета больш наведваць здравічкі зможа за мільён жыхароў Беларусі самыя розныя катэгорыі, і ў тым ліку 605 тысяч дзяцей, 136,7 тысяч «чырнобыльцаў», 16 тысяч студэнтаў, 19,1 тысячы інавалідаў і пенсіянераў, а таксама 51,4 тысячы працуючых грамадзян. Праўда, якая з апошніх сітуацыя выглядае неадназначна. Так, падлічана: у сярэднім на кожную тысячу работнікаў краіны прыйдзеца 4-5 пуцёвак. Між тым усюго некалькі гадоў таму гэты паказчык склаў 17—20.

«Дарослая» пуцёўка ў дэфіцыце

Не выпадае сумнявання, што нізкі ўзровень камфорту і медыцынскіх паслуг — варыянт для адпачынку не лепшы. Які адзначае дырэктар Рэспубліканскага цэнтра Мікалай Мазур, яшчэ ў 2006 годзе ў Беларусі працавалі 173 здравічкі. Цяпер, пасля праведзенай атэстацыі, іх застаўся 102. Словам, гэст ня добрыя ўмовы вытрымалі далёка не ўсе. А ў сваю чаргу гэта прывяло да змяншэння агульнай колькасці месцаў.

Да таго ж больш трывалі прабаўванні прынеслі шкоду нечаканым вынік. Перш-наперш з прычыны магчымасці атрымаць разнастайныя медыцынскія паслугі за парэальна невялікі (у сярэднім 500 долараў) грошы на Беларусь сталі часцей з'яўляцца ўвагу ў свеце. Расіяне, грамадзяне дзяржаў Балтыі, Ізраіля, Германіі, Польшчы — чакаецца, што сёлета нашы здравічкі наведваюць каля 70 тысяч інавалідаў, і з аднаго боку, гэта амаль 35 мільярдараў валюты. Але і іншага — абвастрае праблему дэфіцыту пуцёвак унутры краіны. Каб патрапіць у некаторыя санаторыі, фактычна даводзіцца пачынаць «варушыцца» за паўгода да запіланаванай паездкі.

Адзіна са шляхоў выйсця нібыта відэавочны — аб'яднанне па-са-

праўданаю добрых здравічкі з установамі, што не працуюць атэстацыю. Гэта дазволіць «падціпаць» узровень якасці апахоін і даць додатковыя месцы. Разам з тым вядома: у «адлучаных» невялікіх санаторыях можа працаваць усюго адзін урач, адсутнічаць сучаснае медыцынскае абсталяванне. І вёсці сур'ёзную размову аб аздараўленні тут ужо проста не выпадае. Зрэшты, ёсць і іншы напрамак.

— Ва ўмовах, калі санаторыі перайшлі на самаакупляльнасць, яны вымушаны шукаць грошы і ў тым ліку — актыўна прыцягваць грамадзян іншых краін, — адзначае першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. — Пры гэтым разлік на інашэцэмаў шмат у чым аб'ектыўна: сёння сярэдняя цана пуцёўкі для грамадзян Беларусі вагаецца ў межах 850—870 тысяч рублёў, тады як сабекошт набліжаецца да мільёна. Таму ёсць прапанова — крыху ўзняць цэны для насельніцтва нашай краіны, але адначасова прадуладзець, што беларусыя здравічкі будуць прадастаўляцца на кожную тысячу працуючых грамадзян не 4-5, а прынамсі 10 пуцёвак. Пры гэтым кошт адпачынку для інашэцэмаў санаторыі будуць вызначаны зыходзячы з кошту «курортніка» і ўжываць раёна.

«Як выратаваць летнік?»

Не менш вострай была і застаецца тэма дзіцячага аздараўлення. Сёлётыя правяркі засведчылі: у яго трэба ўкладваць значныя грошы. Са 187 лагероў больш за трэць патрабуюць капітальнага рамонту. І здзіўляюцца гэтым не выпадае — зараз 57 працэнтаў стацыянарных летнікаў маюць «узрост» ад 30 гадоў і вышэй. А некаторыя будынкі выкарыстоўваюцца яшчэ з даваеннага часу.

Зрэшты, кепскі стан многіх летнікаў — не навіна. І больш за тое: у Беларусі распрацоўваецца праграма рэканструкцыі заградна-здараўленчых лагераў. Гэта праграма павінна з'явіцца да 1 годага.

— Сёння мы прапануем перадаць частку лагероў на баланс выканкамаў, — кажа намеснік старшыні ФПБ Аляксандр Мікша. — У прыватнасці, гаворка ідзе аб ла-

герах, уласнікамі якіх з'яўляюцца некамерцыйныя арганізацыі, скажам, райкамі прафсаюзаў аграрна-мысловага комплексу. Бо нельга не заўважыць: зноў-такі ў гэтых летніках адлучваюцца дзеці не толькі вясковымі, а па сутнасці ўсіх катэгорый работнікаў.

Як лічаць у Федэрацыі прафсаюзаў, настаў за вырашчэнні і наступную праблему. Адпачынак дзяцей працягваецца толькі тры месяцы, аднак, каб захаваць лагер, яго трэба падтрымліваць у нармальным стане цэлы год. У адваротным выпадку яшчэ большыя грошы давядзецца ўкладваць на падрыхтоўку летнікаў да сезона. Між тым, дзе ўзяць сродкі на «міжсезонку» — пытанне. Адсюль і другая прапанова — закласці выдаткі на гэтыя мэты непарародна ў сабекошт пуцёўкі. Паводле ацэнак прафсаюзаў, у выніку кошт адпачынку можа ўзрастаць на 7-8 працэнтаў. Разам з тым, заўважвае Аляксандр Мікша, у краіне паступова растуць заробкі. Да таго ж кампенсаваны рост цэнаў будучы можна за кошт павелічэння датацый.

— Не менш вострым момантам застаюцца кадры, — працягвае Аляксандр Мікша. — Значыць людзей, якія хочунь працаваць у лагерах летам вельмі складана і не ў апошнюю чаргу з-за неабходнасці цалкам адпачываць харчаванне. Атрымліваецца, што харчаванне супрацоўнікаў «з'ядае» значную частку іх заробкаў. Таму, на наш погляд, неабходна вярнуцца да практыкі, якая існавала яшчэ два гады таму, і вызначыць аплату харчавання персаналу на ўзроўні 50 працэнтаў. Плюс да таго мы перакананы: не менш важным стымулам стане прадастаўленне магчымасці дзецям супрацоўнікаў адпачываць у лагерах з выкарыстаннем датацый дзючы за сезон.

Нарэшце, таксама цікава прапанова — вызначыць адзіны падыход да працягласці аздараўлення. Змяна ў дзіцячым лагерах павінна складацца не менш за 21 дзень. Прынамсі, сёння ў гэтым перакананы медыкі.

Сяргей ГРЫБ.

## ПРАБЛЕМА Ё. ЛІТГАРОМ

Тым часам даводзіцца канстатаваць ужо цяпер: кантроль за якасцю адпачынку стане больш жорсткім. Рэспубліканскі цэнтр па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні мае намер наладзіць рэгулярныя рэйдывыя правяркі здравічкі. Апроч таго, паслугі санаторыяў будуць прадастаўляцца па агульным стандартах з адпаведнай сертыфікацыяй гэтых устаноў.

Адначасова працягнецца ўкладанне грошай у мадэрнізацыю. Бо не скарэз, што апошнім часам практычна не карыстаюцца папулярнасцю пакой на 2-3 чалавекі. І наадрывот павышаецца попыт на аднамесныя нумары, паўлюксы і люксы.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

**НАТА ЧАКАЕ ПЕРАБУДОВА**

Створаны ў перыяд халоднай вайны ваенны блок НАТО свае асноўныя задачы ўжо выканаў. Сёння ён без вядомых мэтаў ён толькі выклікае непатрэбныя трэнні. Новому змерыканскаму прэзідэнту Баруку Абаму давядзецца перабудоваць альянс, лічачы замежныя эксперты.

Як вядома, у задках арганізацыі часоў халоднай вайны ўваходзіла сумесная абарона ў выпадку магчымай агрэсіі: у выпадку напад на аднаго рэагавалі павінны былі ўсе. Тады гаворка ішла аб Заходняй Еўропе. Зараз жа прэзідэнту Абаму давядзецца вырашыць калізію паміж ранейшымі і сучаснымі задачамі, накітавалі мсіі ў Афганістане. Інакш кажучы, цяперашняя палітыка НАТО ў Афганістане знаходзіцца «па-за зонай адказнасці» блоку. Таму яно членам вольна сама вырашаць, прымаць удзел у аперацыі або не.

Таксама з-за занепакоенасці Расіі з нагоды магчымага пашырэння Паўночнаатлантачнага альянсу на ўсход, Абаму давядзецца дасягнуць разуменні з саюзнікамі па пытаннях аб магчымасці ўступлення ў НАТО Украіны і Грузіі. Вядома, што Францыя, Германія і іншыя еўрапейскія краіны не хочунь пракаваць Расію, і абранаму прэзідэнту ЗША, магчыма, варта прыслушацца да гэтай парадзі.

## ХУДЫЯ МАДЭЛІ Ў РЕКЛАМЕ АДШТУРХОЎВАЮЦЬ ПАКУПНІКОЎ

Аўстралійскія вучоныя аспрэчылі з'яўленне прайвак, паводле яко-

## ДЫРЭКТАР МАСКОЎСКАГА ПРАДСТАЎНІЦТВА «РАГАЧОЎСКАГА МКК» ЗНОЙДЗЕНЫ ў ІСПАНІІ

У Іспанскім горадзе Алікантэ затрыманы сын брата генеральнага дырэктара ААТ «Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат» Міхаіла Комара 29-гадовага Антон Комар. Ён кіраваў маскоўскім прадстаўніцтвам прадпрыемства і падазраецца ў фінансавых махінацыях.

Крмінальнае справа па артыкуле «раскравданне шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, здзеіснае групай асобаў па папярэдняму змоўе ў асабліва буйным памеры» ў дачыненні да Антона Комара быў узбуджана яшчэ ў сакавіку гэтага года. На працягу 2006—2008 годаў бацька і сын заключалі фактычныя дагаворы з расійскай фірмай на аказанне прадстаўніцтва Рагачоўскага МКК рэкламных паслуг. Грошы за быццам бы аказаныя паслугі пералічваліся на рахуны гэтых фірмаў. Потым пераводзіліся ў наўняны і вярталіся ў распрадэжне ўдзельніцкай злучычнай групы. Такім чынам выкрадзена больш за 8 мільярдараў беларускіх рублёў.

Генеральнага дырэктара ААТ «Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат» Міхаіла Комара супрацоўнікі ўпраўлення КДБ па Гомельскай вобласці затрымалі, а вось у яго сына атрымалася знікнуць. Двоіх чч Антон Комар хававуся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Па лініі Інтэрпала быў зроблены адпаведны запыт і гэты грамадзянін аб'яўлены ў міжнародны вышук. У лістападзе прыйшоў афіцыйнае паведамленне з Іспаніі, што на тэрыторыі Каралеўства Іспаніі, у горадзе Алікантэ выяшываюцца затрыманы. Цяпер туды накіраваныя ўсе неабходныя для экстрадыцый дакументы.

Крмінальнае справа ў дачыненні да яго бацькі, генеральнага дырэктара ААТ «Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат» 57-гадовага Міхаіла Комара, у бліжэйшы час будзе накіравана ў суд.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## Абзац

■ Цэны на прадуктовыя тавары ў Беларусі сёлета ў кастрычніку ў параўнанні з вераснем выраслі на 1,7 працэнта, а ў параўнанні са снежнем мінулага года — на 11,3 працэнта. У кастрычніку больш за ўсё выраслі цэны на свініну, маргарын і пшанічную муку — адвадна на 4,2, 4,2 і 3 працэнта. Каўбасныя вырабы і выдзілка падаражэлі на 2,7 працэнта, ялавичны першай катэгорыі, хлеб і хлебабульчаныя вырабы, крупы і бабовыя — на 2-2,1 працэнта, сыры, малако і малочныя прадукты — на 2,3-2,4 працэнта. Менш за ўсё падаражэлі макаронныя вырабы, мясныя і гароднінныя кансервы, безалкагольныя напоі. Цэны на алеі знізіліся на 6 працэнтаў, жывую рыбу — на 1,4 працэнта. Цукар застаўся ў ранейшай цане.

■ Каля 60 чалавек персаналу і каля 180 пасажыраў былі эвакуаваныя з будынка Гродзенскага чыгуначнага вакзала з-за ілжывага сігналу аб мініраванні. Была выклікана група размініравання, якая працавала каля гадзіны. Як устаноўлена, званок паступіў з тэлефона-аўтамата. Аўтара званка ўстанавіліваюць. Збожы ў руху чыгуначнага транспарту не было.

■ Супрацоўнікі Камітэта Дзяржбяспекі затрымалі ў Віцебску аднаго з кіраўнікоў ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю вобласці падчас атрымання хабару ў памеры \$5000. Грошы прызначаліся за спрыяльнае вырашэнне пытання аб зніжэнні штрафных санкцый, накладзеных на індывідуальнага падпрямальніка па выніках правяркі яго фінансаво-гаспадарчай дзейнасці. Узбуджана крмінальнае справа.

■ У Краснаярску супрацоўнікі міліцыі затрымалі падазронага ў выкраданні аўтамабіля 19-гадовага мсцовага жыхара, які матываваў свой чынак жаданнем пазбегнуць службы ў арміі. Пры затрыманні ў яго была на руках павестка ў ваенкамат для далейшага праходжання службы. Пры расследаванні высветлілася, што малады чалавек раней не судзімы, па месцы вучобы характарызуецца станоўча. Цяпер яму пагража пазбаўленне волі на тэрмін да 3 гадоў. Лепш у турму, чым у армію?

■ Вучоныя з Манчэстэрскага ўніверсітэта стварылі лекі, якія ўзмацняюць натуральны колер валасоў чалавека. Як вядома, з узростам валасы чалавека пачынаюць сінець, бо значна паддэактыўнасць меланінаўтаў — клетак, якія прадцюжаюць неабходны пігмент. У лабараторных умовах даследчыкам удалося прымуціць сівыя і нават белыя валасы вярнуць стрчаным колерам. У будучым дэрматологі спадзяюцца перавесці стварэнне лякарства ў форму шампуню, які нароўні з фарбамі для валасоў мог бы змягчаць з колерам адрастаючых каранёў.

■ Шчына судам вышляла пасля таго, як было збіта аўтамабілем, што рухавік з хуткасцю больш за 110 км/гадз. Аўтамабіліст на адной з дарог у Паўднёвай Італіі не змог экстранна спыніцца і збіў маленькага дзварніка, які выскачыў пад калёсы. Аўтадар сабакі прабыў расхоту рэдыятара і засеў у прастору паміж будынкам і рэдыятарам. Там шчына і ўхітрылася прабыць да поўнага спынення аўта — больш за 15 км. Ветэрынары падлячылі яму лапу і невялікія траўмы і адправілі ў паліцэйскі ўчастак, дзе шчына чакае новага гаспадара.

## Поўны абзац

■ На борце самалёта Ізраільскай авіякампаніі, які ажыццяўляў рэйс з Масквы ў Эілат, двое грамадзян РФ у стане моцнага алкагольнага ап'янення ўчынілі дэбос, у ходзе якога зламалі крэсла, спрабавалі згвалтаваць сцюардэсу, а адзін з іх укуціў дзядзючню за гягадзіц. Другі моцна пабіў сваю жонку і абліў сцюардэсу спіртным з бутэлькі. Удзімкараў дэбашчыраў дэвалюся і пілотам. Пасля прыземлення парушальнікі былі затрыманыя і прызнаныя ва ўчыненні. Кампанія рыхтуе справаздачу аб памеры прычыненых стратаў. Міравы суддзя паведаміў, што яны могуць быць выпущаныя пад заклад у 26 тыс. шкелелю і здачы на захоўванне сваіх замежных папяратаў.

Паводле паведамленняў карэспандантаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

## Ляжаў на дарозе і загінуў пад коламі

17 лістапада а 8-й гадзіне увечары паблізу вёскі Расна Дзюбінскага раёна пад коламі МАЗа загінуў 41-гадовы вясковец, які ляжаў прама на аўтадарозе. Вадзіцель, 27-гадовы жыхар райцэнтра, пазна заўважыў жывую пераходку на шашы, тым больш што на чалавеку не было флікера. Экспертыза ўстаноўчы, з якой прычыны мужчына ляжаў на дарозе.

Алена КАЗЛОВА.

## СПК «Коммунар-агро» Новогрудскага раёна Гродзенскай вобласці

Новогрудскага раёна Гродзенскай вобласці

прыбярэе 2 комплекта доільных работоў для аснашчэння молочна-товарнай фермы на 150 головаў доільнага стада. Прэдакцыя прысылае ваченне 7 дней па адрасу: 231407 п/о Воробьевичи Новогрудскага раёна тэл/факс 80159773110. УНП 590247470.

## Мірскі поселковы ісполнительный комитет (Кореличский район)

## ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Пот 1 — для строительства культурно-развлекательного комплекса в г.п. Мир, ул. Первомайская, 80, площадь участка — 0,7900 га, начальная цена — 50 178 000 белорусских рублей. Существует возможность подключения к инженерным сетям.

Пот 2 — на право заключения договора аренды на 50 лет под строительство комплекса гостевых домов, базы отдыха в г.п. Первомайская, 91, площадь участка — 1,1992 га, начальная цена — 4 124 191 белорусский рубль, потери сельскохозяйственного производства составляют 44 202 400 рублей. Участок расположен в водоохранной зоне водных объектов вне прибрежной полосы.

Пот 3 — по продаже участка в частную собственность гражданам РБ для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в г.п. Мир, ул. Первомайская, 50, площадь участка 0,2014 га, начальная цена — 5 039 118 белорусских рублей.

Информацию о расходах, связанных с организацией и проведением аукциона, можно получить по телефону: 8 01596 23 9 25, 23 3 75, 23 1 35. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с 3600518070015 в филиале 411 АСБ «Беларусбанк», код 695, УНП 500008202. Оплата за объект аукциона должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 19.12.2008 года в 15.00 по адресу: Кореличский район, г.п. Мир, ул. Первомайская, 2. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с момента опубликования извещения до 17.30 декабря 2008 года по адресу: г.п. Мир, ул. Первомайская, 2.

Контактные телефоны: 8 01596 23 9 25, 23 3 75,

## ВІЗІТ ДА ЎРАЧА

### ЗДОРОВАЕ «НАДВОР'Е» РАЙБАЛЬНІЦЫ

На прыкладзе Слуцкай цэнтральнай раённай бальніцы карэспандэнт «МС» пераканалася ў адпаведнасці тутэйшай меддапамогі сучасным патрабаванням. Разам з тым, тут, як і ў цэлым па краіне, ёсць патрэба ва ўрачах і сацыяльных ложках.

Медыцынская дапамога наладжана ў Слуцку і Слуцкім раёне як мае быць (калі адкінуць адзін за другі, не ўлічваючы вышэй за пяты паверх — так некалі было больш прымальна з пункту гледжання вода- і цеплазабеспячэння).

Ад моманту закладвання першага каменя ў будынак бальніцы побач з Яўгенам Пратасенем, будучым галоўным ўрачом бальніцы, быў яго намеснік Алег Румо. Дарчы, Румо і сёння намеснік галоўнага ўрача бальніцы па медыцынскім абслугоўванні населенцтва раёна. Калісьці пасля заканчэння Мінскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта ён стаў галоўным ўрачом Пасецкага ўрачобнага ўчастка, пасля — хірургам Слуцкай раённай бальніцы, намеснікам галоўнага ўрача Слуцкага раёна, абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета 13-га склікання, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, намеснікам старшын Пастаяннай



камісіі па працы, сацыяльных пытаннях, аховы здароўя, фізічнай культуры і спорце... У 2000 годзе зноў вярнуўся ў любімую бальніцу, якую калісьці разам з іншымі аднадумцамі «вылепіў» — спрактаваў, здаў, аснасіў. ...Бясспрэчна, у горадзе, багатым на вытворчыя прадпрыемствы, хацелася б бачыць адпаведную — бліскую і звонкую, і ўнутры — цэнтральную раённую бальніцу. Многія гарадскія і раённыя медустановы цяпер перажываюць, як кажуць, еўрамонты. Але ж працэс вонкавага абнаўлення рухаецца не так хутка. Нават абнаўленне абсталявання значна ажыццяўляецца апошнімі. Яно, можа, нават і лепш, і больш важна. Але ж... хочацца, каб і ўнутры, і звонку. Думачца, калі сотні тысяч случан вартыя «ўзроўню» з усіх кабае.

Плошчу бальніца займае велізарную. Усё таму, што незлі-

### ВОСТРАЎ НАДЗЕЙ ДЛЯ ДАБРУШАН

— Чаму Добруш так называецца?  
— Таму, што бліжэйшы горад з расійскага боку — Злынка.

Мясцовы жарт.

З вышыні птушынага палёту бачна, як дзве рэчкі, Іпуч і Харупуць, робяць Добруш падобным на невялікую Венецыю. 14 мастоў — гэта вельмі прыгожа, але зусім не танна для ўтрымання. 8 мільярдаў рублёў патрэбна, каб іх толькі адрамантаваць. Але ж калі хоць бы адзін з іх разбурыцца, людзі змогуць перамяшчацца выключна на лодках або верталётам — дарога толькі адна.

Горадаўтваральныя прадпрыемства ў 1870 годзе тут заклаў князь Фёдар Паскевіч. Менавіта яму маленькі Добруш абавязаны буйным росквітам у канцы XIX стагоддзя. Папяровая фабрыка, якая носіць імя «Герой працы», сёння можа ганарыцца толькі былымі заслугамі. Прадпрыемства, на якім зараз працуе (ці лічыцца) 1200 чалавек, перабіваецца рознымі заказамі. А да стагоддзя (у 1970-м) тут выпускалі 67 працэнтаў чарчэж-най і палову — рысавальнай паперы вялікай краіны, кожны сёмы школьнік СССР пісаў у Добрушскім сшытку. Гэта ўжо гісторыя, якую ўзгадваюць і разводзіць рукамі — няма таго, што раней было... Пакуль што рыхтуецца бізнес-план рэфармавання на тэрыторыі былога Саюза створана адразу некалькі аналагаў — Добрушскі фарфоравы завод. У канцы сямідзясятых на тэрыторыі былога Саюза створана адразу некалькі аналагаў — Добрушскі фарфоравы завод. У канцы сямідзясятых на тэрыторыі былога Саюза створана адразу некалькі аналагаў — Добрушскі фарфоравы завод. У канцы сямідзясятых на тэрыторыі былога Саюза створана адразу некалькі аналагаў — Добрушскі фарфоравы завод.



Сняжана КАЛЕСНІКІВА — жывапісец эксперыментальнага ўчастка Добрушскага фарфоравога завода.

## МАЛЫЯ ГАРАДЫ

Каб трапіць сюды працаваць, людзі становяцца ў чаргу. Вось і Наталія Дадрыкіна — кантрактёр-прыёмчык гатовых вырабаў — прыйшла на завод некалькі месяцаў таму, калі запусцілі новую ліню для аблапу. Да гэтага працавала ў ваеннамае, вяла ўлік ваеннаабавязаных. Смяецца: «Зараз таксама займаюся ўлікам — колькі талерак і кубкаў увайшло ў лач, колькі выйшла — тут трэба ўсё дакладна пералічыць».

Навіна пра тое, што на завод будзе зноў закупацца новае абсталяванне — не абстракцыя, а канкрэтны шаг надзейна прадаўцаў дабраў. Дырэктар завода Алег Парфяновіч кажа, што, калі ўсё атрымаецца, прадпрыемству спатрэбіцца яшчэ 70 пар рабочых рук. Зарплата навічкоў не вельмі высокая — 400 тысяч рублёў, а вось тыя, хто мае пэўную кваліфікацыю і выконвае норму, зарабляюць і па 750 тысяч.

Праўда, адзначае дырэктар, высокакваліфікаваных спецыялістаў — дэфіцыт. Існуючыя талеркі сеткі для галіны лёгкай прамысловасці не дазваляюць запаліць каштоўнаму работніку столкі, за колькі ён бы застаўся працаваць у маленькім горадзе. Таму многія «выгаданыя» на вытворчасці шукаюць большыя грошы — і знаходзяць побач, у Гомелі. Ён жа пад бокам — 20 кіламетраў, або 30 хвілін на маршруты.

Аб праблеме дэфіцыту кадры гаворыць і дырэктар прыватнага прадпрыемства «Белагразагаста» Уладзімір Павяльчук. Ён быў выму-

шаны спыніць адзін з накірункаў дзейнасці — дрэваапрацоўчую вытворчасць. Работнікі паехалі, як многія, «на Расію», дзе зарабятна плата значна вышэйшая, чым 1 млн 200 тыс. рублёў, якую яны мелі тут. А мяжа тут зусім побач — на вуліцы Навабыткаў, Злынка, Клімава, Кліны.

Пакуль што не дадае аптымізму і дэмаграфічная сітуацыя ў Добрушскім раёне. Хоць і павялічылася колькасць нованароджаных у параўнанні з мінулымі годамі, смяротнасць паранейшаму перамагае нараджальнасць. Сёння ў райцэнтры жыве каля 19 тысяч чалавек. Калі б было дзве працаваць, адзначае старшыня райвыканкама Волга Мохарава, было б і 30-40 тысяч. Тым не менш, праблему беспрацоўя ў Добрушскай нівеліруе абласны цэнтр. Таму афіцыйны паказчык што трэба — 0,9 працэнта. Пры заданні 1,1.

Людзям старэйшага пакалення горад падаецца таму, што тут спакойна: гэта вам не Гомель — вялікі мурашнік. Маладзёшым, наадварот — падаваў прыгоды, і яны па іх, як і па папукі, ездзілі ў асноўным у абласны цэнтр. Людзі з вышэйшай адукацыяй, асабліва спецыялістамі, таксама не знаходзяць тут вялікага пошты. Мой Добрушскі знаёмы, які скончыў геалага-геаграфічны факультэт Гомельскага ўніверсітэта, так і не змог уладкавацца ў райцэнтр. Праз два гады знайшоў, як і многія, працу ў Гомелі.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

## ЗВАРОТНАЯ СУВ'ЯЗЬ

### НЕБЯСПЕЧНЫ МОСТ

У рэдакцыю прыйшоў ліст з вёскі Прагон Нестановіцкага сельсавета Лагойскага раёна. Мясцовыя жыхары прасілі журналістаў дапамагчы вырашыць праблему з рамонтам моста, які, паводле іх слоў, знаходзіцца ў аварыйным стане.

«На дарозе, што вядзе ў вёску, ёсць масток, і яго так размыла, што засталася толькі сярэдзіна, — гаворыць у лісьце. — Папераджальных знакаў ніякіх няма, бакі не агароджаны. Людзі самі паставілі знак — уторкнулі ў яміну, што ўтварылася на мосце, дубец. Стаіць сапраўдная адкрытая пастка. Транспорт ходзіць па гэтай дарозе — іншай дарогі няма. Хутка зіма, галалёд. А калі прыйдзецца размыцца на гэтым мосце дум машынам — абедзве будучы ў рэчцы. Дарога, якая знаходзіцца на балансе ДРБУ-165, — гравійная, уся ў ямінах. Хоць бы гэйдарам прайшла!»

Наша першая тэлефонная размова са старшынёй Лагойскага раённага Савета дэпутатаў Іванам Карповічам наконце моста ў Прагоне адбылася напярэдадні святочных выхадных (6 лістапада). Старшыня вельмі здзіўлена звярнуў журналіста, бо ніякі інфармацыя ад саіх жыхароў вёскі да яго раней не паступала. Ён паабяцаў разабрацца з сітуацыяй на месцы і прыняць неабходныя меры.

Праз некалькі дзён мы зноў патурбавалі Івана Карповіча і высветлілі, што было зроблена.

— Мост ля вёскі Прагон з боку Вялікіх Нестановіч быў месцамі размыты, — расказаў старшыня раённага Савета. — Сам мост з'яўляецца часткай меліярацыйнай сістэмы і мае дэкаметровы прызначэнне — адвод вады і забеспячэнне пераезду. З-за дажджоў з левага боку адбылося размыванне паміж стэмамі труп. Утварылася яміна. Побач была ўстаноўлена вешка — папераджальны знак для вадзіцеляў. Транспорт там працягваў хадзіць, аднак, сапраўды, пэўная небяспека была. Мясцовыя жыхары ў вёсцы ямяно-

Інга МІНДАЛЁВА.

## СИТУАЦЫЯ

### ГІСТОРЫЯ З ПАЦЫЕНТАМ

Пра візіт у паліклініку расказаў нашаму карэспандэнту жыхар абласнога цэнтру, які вельмі пакрыўдзіўся на адносіны да сябе з боку медперсоналу. Падзяліўся ўласнымі непрыемнымі ўражананнямі.

— Гэта было 29 кастрычніка ў віцебскай паліклініцы № 6, — расказвае Павел Уладзіміравіч, які не пажадаў, каб ягонае прозвішча было надрукавана ў газете. — Талончык у мяне быў на 8.45 на ультрагукавое даследаванне бруншы поласці. Трэба было дабрацца да 7-га паверха. Добра, што ліфт працаваў. Падыходжу да чаргі. Гляджу — дама адна з чаргі картку медыцынскую ў руках трымае. Я пацікавіўся — а што, трэба было з карткай прыходзіць? Яна растлумачыла, што зусім з іншага раёна, таму, маўляў, і картку з сабой прывезла. Мая чарга падышла. Урач адразу напярсіла маю медыцынскую картку. Няма? А чаму вы без карткі прыйшлі? Адказаваў, што не ведаю пра такую патрэбу, бо ў паліклініцы, дзе абслугоўваўся раней, пацыенты карткі не насілі. А яна — ідзіце па картку! Пайшоў да ліфта. Чарга. Час ідзе. Спусціўся, падняўся, прывізе. Пасля наведвання спецыяліста пайшоў да загадчыка аддзялення, каб паскардыцца, ды проста расказаць пра сітуацыю. Я ж, маўляў, інвалід... А ён у адказ — у нас тут кожны другі інвалід...

Па каментарый я спачатку звярнуўся ва ўпраўленне аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама. Там паралі патурбавалі кіраўніцтва Віцебскай цэнтральнай гарадской паліклініцы, якой падпарадкоўваецца вышэйзгаданая паліклініка. Калі я звязваўся з галоўным урачом Сяргеем Бялявым, ён растлумачыў, што, безумоўна, нельга прасіць пацыентаў прыносіць на прыём карткі. Для гэтага існуюць рэгістратары. Калі пацыент рэгіструе ліст са скаргаў, яна будзе разгледжана.

Галоўны ўрач паліклінікі № 6 Станіслаў Цітовіч, калі я расказаў яму гісторыю з пацыентам, паабяцаў хутка разрабіцца ў канфліктнай сітуацыі. Адразу адзначыў, што загадчык аддзялення прамяневай дыягностыкі — чалавек ветлівы, не мог так пакрыўдзіць... Разабраліся. Выпадак абмеркавалі на планёрцы. І вивавалых пакараюць, як кажуць, рублём. Паабяцаў, што больш нікога на карткі адпраўляць не будзе. Патрэбна картка — самі медыкі патэлефануюць у рэгістратуру, і яе супрацоўнікі прынясуць.

А тды чаму было не так? Растлумачыў, што захварэла медсястра, якая працуе ў аддзяленні. Чалавечы фактар адыграў сваю ролю. Што датычыцца крыўдных слоў наконце «інвалідаў», медыкі пакінулі гэта без каментарый...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## «МС» ВЫСТУПАЛА...

### СТАЛІ БОЛЬШ ПЛАЦІЦЬ

22 кастрычніка гэтага года ў артыкуле пад назвай «Зімовы завоз» было ўзнята пытанне аб недастаткова адэкватнай аплата працы дрываколаў у Смалевіцкім філіяле дзяржаўнага прадпрыемства «Мінаблпаліва». У выніку назіраецца высокая цяжкасць кадрую.

Рэдакцыя атрымала адказ кіраўніка гэтага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства па забеспячэнні населенцтва паліва Н.Д. Скалабы. У рэагаванні адзначаецца, што «Мінаблпаліва» унесена прапанова ў камітэт эканомікі Мінска-

ага аблвыканкама аб павышэнні тарыфаў у сярэднім на 10 працэнтаў.

АД РЭДАКЦЫІ. На дзень публікацыі рэагавання тарыфы былі павышаны. Дрываколы сталі зарабляць больш.

## ГЕНАДЗЬ НАВІЦКІ:

### «ДАБРАБЫТ ЧАЛАВЕКА — МЭТА. А ЎЛАДА — ТОЛЬКІ СРОДАК ЯЕ ДАСЯГНЕННЯ»



Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Генадзь НАВІЦКІ адказаў на пытанні нашага карэспандэнта.

— У назве камісіі Савета Рэспублікі, якую ў ўзначалілі, адлюстраваны дзве розныя сферы дзейнасці, хоць на першы погляд яны, магчыма, здаюцца падобнымі. Што сёння маеца на ўвазе пад рэгіянальнай палітыкай? І на чым заснавана дзейнасць такога інстытута ўлады, як мясцовае самакіраванне?

— Усё, што датычыцца дыферэнцыяванага падыходу дзяржавы да тых ці іншых асаблівасцяў рэгіёнаў — працы, функцыянавання прадпрыемстваў і гэтак далей — і ёсць рэгіянальная палітыка. Вобразна кажучы, яе можна было б вызначыць як масштатнае прымяненне органаў дзяржаўнага кіравання разнастайных падыходаў да розных рэгіёнаў краіны.

Разам з тым, калі ўлічваць дынамічнасць працэсаў, якія ў апошні час ад-

бываюцца ў грамадстве, падобнае тлумачэнне, на мой погляд, было б крыху спрошчаным. Рэгіянальная палітыка дзяржавы — гэта сфера дзейнасці па кіраванні эканамічным, сацыяльным і палітычным развіццём краіны, якая ўключае ў сябе ўзаемаадносіны паміж дзяржавай і раёнамі, а таксама раёнаў паміж сабой — з улікам іх прыродных, географічных і іншых асаблівасцяў. Усе пытанні, якія ўзнікаюць на ўзроўні дзяржавы (датычацца яны рэальнага сектара эканомікі, ці занятасці населенцтва, ці дэмаграфічнай сітуацыі, ці ўпарадкавання адміністрацыйных тэрыторый, ці развіцця сферы паслуг або турызму), павінны вырашацца з «папраўкай» на канкрэтную сітуацыю ў тым ці іншым рэгіёне краіны. Таму што кожны рэгіён мае свае асаблівасці і патрэбы ў дыферэнцыяцыі.

Напрыклад, хіба можна параўнаць

сёння кліматычныя і іншыя ўмовы (і, калі вынік, умовы для вядзення сельскай гаспадаркі) ў Брэскай і ў Віцебскай абласцях? Здавалася б, адлегаліся паміж імі — усяго 500 кіламетраў, а зартаты на вытворчасць прадукцыі — розныя. Безумоўна, дзяржава павінна пэўным чынам нівеліраваць гэтыя працэсы, займаюцца рэгуляваннем шэрагу праблем рэгіёнаў.

Калі гаварыць пра мясцовае самакіраванне, то ва ўяўленні многіх яно звычайна мае непасрэднае дачыненне да рэгіянальнай палітыкі, асацыюецца з ёю. Хоць гэта абсалютна розныя рэчы. Мясцовае самакіраванне — інстытут улады, заснаваны на дзейнасці людзей, якія пражываюць на той ці іншай тэрыторыі. Прычым дзейнасць гэта скіравана на развіццё дадзенай тэрыторыі, палітычнае ўмоў жыцця. У шэрагу краін, якія дасягнулі высокага ўзроўню развіцця, законы, прынятыя на мясцовым узроўні, маюць не меншую, а часам нават і большую вагу, чым заканадаўчыя акты, прынятыя на ўзроўні вышэйшага органа кіравання гэтых краін. Па сутнасці, дзяржава там займаецца толькі праблемамі знешняй палітыкі, абароны і яшчэ адным-двума накірункамі, а ўсе астатнія пытанні вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыйных адзінак. Як, напрыклад, у Швейцарыі.

У нас сваю гісторыю, свой шлях развіцця. Пасля развалу Саветаў Саюза для нас неабходна было абараніць сваё эканоміку, наладзіць жыццё людзей. У нас атрымалася стварыць інстытуты ўлады, якія эфектыўна функцыянуюць, а таксама аптымальную сацыяльна-эканамічную сістэму.

Цяпер перад намі стаюць новыя мэты. Сістэма дзяржаўнага кіравання павінна выйсці на якасна новы ўзровень.

І на гэтым шляху асабліва ўвага будзе аддадзена развіццю мясцовага самакіравання. Дзяржава з'яўдзіцца імкнучася зняць з сябе цяжар тых праблем, якія з поспехам могуць быць вырашаны на больш блізкіх да населенцтва узроўнях. З гэтага вынікае: мясцовае самакіраванне з'яўляецца саюзнікам дзяржавы.

Наспелі ўмовы для таго, каб, вобраза кажучы, «павярнуць» рэальныя вынікі эканомікі да канкрэтнага чалавека. І пацяць перамяшчаць цэнтр цяжару ў вырашэнні праблем жыводзейнасці з вярхоў на месцы. Гэта напружае пытанне. І рух да большага самавызначэння тэрыторыі павінен адбывацца вельмі паступова і павольна.

Хачу дадаць, што ў дадзены момант Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь разам з Саветам Рэспублікі, Нацыянальнай акадэміяй навук, іншымі зацікаўленымі структурамі працуюць над праектам Канцэпцыі рэгіянальнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2015 года, якая ў бліжэйшы час будзе ўнесена на разгляд кіраўніка дзяржавы.

— Калі мы загаварылі пра перамяшчэнне цэнтра цяжару ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння з «вяхоў» на «ніз», на ваш погляд, якія накірункі работы на месцах неабходна сёння ўдасканальваць?

— Думаю, што трэба звярнуць больш пільную ўвагу на праблему змянення адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання на пярвічным узроўні, падсыці да яе вырашэння больш уважана і рацыянальна. Гэты працэс хоць і вельмі запаволена, але ўжо ідзе. Праўда, у шэрагу выпадкаў — не заўсёды прадумана і абгрунтавана.

## ПЕРШАЕ ІНТЭРВ'Ю НА НОВАЙ ПАСАДЗЕ

# ЗДАРОВАЕ «НАДВОР'Е» РАЙБАЛЬНІЦЫ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**  
 Да перабудовы матэрыяльная база бальніцы была вельмі добрай, потым сітуацыя змянілася з дакладнасцю да наадварот, і толькі апошнім часам усё нова пачало наладжвацца. Здаровае «надвор'е» ў вобласці зараз робяць Слуцкая, Салігорская, Маладзечанская і Барысаўская раённыя бальніцы.

— Ложкавы фонд быў крыху большым, але ў адрозненне ад многіх іншых бальніц мы моцна яго не скарачалі, — тлумачыць Румо. — Дзве ўчастковыя бальніцы перавялі ва ўрачэбныя амбулаторыі, а чатыры ФАПы закрылі. Астатнія захавалі, тым больш, што грошы выдаткоўваюцца ўжо не на колькасць ложкаў, а на душу насельніцтва...

гоўваем фактычна 14 вёсак, 800 чалавек», — тлумачыць зубны фельчар Жанна Макарыч. Сама яна жыве ў Слуцку, дзе скончыла медыцынскі каледж, да гэтага адпрацавала ў Бохшыцкім ФАПе і... засталася надалей. Штодня прыязджае на работу на машыне.

ФАП размяшчаецца ў асобным невялікім будынку, дзе працуюць два асноўныя кабінеты — стоматалагічны, з новай установай для аказання тэрапеўтычнай стоматалагічнай дапамогі, і гінекалагічны — таксама абноўлены, з ад-



наразовымі рушнікам, вадкім мылам... Звычайна з работнікаў на ФАПых — загадчыца ды «паў-санітаркі», а ў Бохшыцах насельніцтва паболей, таму, акрамя зубнога фельчара, ёсць загадчыца, якая выконвае абавязкі фельчара і акушэры, плюс медсястра з санітаркай.

Алег Васільевіч паказаў рэнтгенагічны комплекс, анестэзіялагічнае і рэанімацыйнае аддзяленні, кабінет фізіятэрапіі... Камп'ютарны тамаграф — дарагі апарат, незамежны ў выпадках тэрміновага абследавання галаўнога мозга пры чэрпана-мазгавых траўмах, інфарктах, інсультках. Паводле слоў урача-рэаніматолага Юрыя Шынглера, апарат дазваляе хутка вырашыць пытанне аб тэрміновым аперацыйным ўмяшанні ці, наадварот, адмове ад аперацыі. «Мы абслугоўваем пацыентаў Уздзенскага, Капыльскага, Старадарожскага і Пухавіцкага раёнаў, — кажа Юры Шынглера. — Апарат працуе кругласутачна, без выхадных... Тут жа на абследаванне прывезлі нерухомага пахлытога мужчыну — з падазрэннем на інсульт...»

Звычайна з работнікаў на ФАПых — загадчыца ды «паў-санітаркі», а ў Бохшыцах насельніцтва паболей, таму, акрамя зубнога фельчара, ёсць загадчыца, якая выконвае абавязкі фельчара і акушэры, плюс медсястра з санітаркай.

...Па дарозе ў Слуцк гаварылі з Алегам Васільевічам аб тым, што на кожным узроўні аказання меддапамогі — фельчарскай, амбулаторнай, раённай і г.д. — ёсць свой аб'ём паслуг.

— Вось у нас на раёне добра развітаецца хірургія, — кажа Румо. — І гэта цалкам абгрунтавана. Мы можам і павінны актыўна выконваць і лапараскапічныя аперацыі. Вось-восць будзем рабіць маліневазійныя ўралагічныя ўмяшанні з другога боку, хірургія надта разнастайная — асудзістая, практалагічная і г.д., — але гэта ўжо вузка спецыялізаваная дапамога, аказвае якую могуць выключна на рэспубліканскім узроўні.

Загадчык Лучніцкаўскай сельскай урачэбнай амбулаторыі Міхал Карцэль, як толькі ўбачыў у дзвярах гасцей, прыпыніў прыём пацыенткі і расказаў, што якасцю праведзеных летам на грошы аблвыканкама рамонтных работ ён асабіста задаволены. Дарэчы, як і абсталяваннем — стэрылізавальным, фізіятэрапеўтычным, двума кардыёграфамі, інгалітарам і ўсім належным інвентаром, у набыццё якой сваю лепту ўнесла аграпрафма «Лучнік».

На думку Алега Румо, сёння случана маюць магчымасць атрымаць так званы масавыя віды медыцынскіх паслуг на належным узроўні. І на платным і тым ліку. У першую чаргу гэта мае дачыненне да стоматалагіі, касметалогіі, фізіятэрапіі, а таксама дыягностыкі — электракардыяграфіі, фібрагастрааскапіі, камп'ютарнай тамаграфіі... Прычым кошт гэтых прапаноў шматгаздова меншы ў параўнанні з прапаноўмі камерцыйных медцэнтраў сталіцы.

...Раённая медыцынская дапамога — гэта і дзве бальніцы сястрынскага догляду з 50 ложкамі. Плюс яшчэ 25, якія выкарыстоўваюцца як медыка-сацыяльна-невялікія прыватныя прадпрыемствы. Гэта і станцыя тохобалгоўвання, рамонт абутку, рытуальныя паслугі, вытворчасць безалкагольных напояў, лічылніцаў, агароджы... Але ж усплёску актыўнасці ў сувязі з прыняццем указу «Аб спрощанай сістэме падаткаабкладання» і «Аб мерах па стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі асобных тавараў» не назіраецца. За 10 месяцаў года колькасць юрыдычных асобаў павялічылася на 11, а індывідуальных прадпрыемстваў — на 43. І ніводны не скарыстаўся льготамі, якія абяцалі нармаўтыўны акт.

Праўда, у Церахоўцы — яшчэ адным населеным пункце Добрушскага раёна, які мае дачыненне да праграмы развіцця малых гарадоў, цяпер наладжваецца цэх дэкараваных сантэхнікі. Яго заможныя заснавальнікі, італьянцы, плануюць запуск на пачатак наступнага года. 10-15 чалавек павінны атрымаць работу. Італьянец Франка Борні гаворыць: «Раней мы баіліся ехаць у Беларусь, цяпер — на-

пытанне, даць кансультацыю, а часам і прыняць заявы ад вясцоўцаў. Напрыклад, людзей пенсійнага ўзросту, ветэранам вайны і працы апошнім часам вельмі цікавяць пытанні пераафармлення ільгот на электраэнергію. Асабліва цяпер, калі з надыходам зімы аб'ектыўна растуць выдаткі за электрычнасць.

Нагадаем, пачынаючы з саўвядальнага лютага, згодна з разнаўненнем Мінскага аблвыканкама, энергазбыт займаецца пераразлікам ільгот за карыстанне электраэнергіяй. У катэгорыю ільготнікаў трапілі тысячы чалавек. Тэхнік энергазбыту Наталія Скурко гаворыць, што сярод ільготнікаў шмат «глыбокіх» пенсіянераў, хворых і нямоглых людзей. Часам іх на пэўны перыяд забіраюць да сабе дзеці. Як знайсці такога льготніка без дапамогі сельсавета?

Не буду падрабязна спыняцца на спецыфічных баках работы па пераафармленні ільгот — скажу толькі, што яна вельмі працаёмкая і даволі нервовая. Кожны годны з гэтым, пачынае спрачацца, гаворыць на павышаным тоне. Кожнага льготніка трэба наведваць, правяраць паказчыкі яго лічылніка, растлумачыць яго пратэнзіі чалавека. Вядома, у горадзе гэту работу прасцей выконваць, а вось у вёску кантралёру лішні раз наведваць праблематычна.

Фармалізм? Не, лічылнічы начальнік Маладзечанскага філіяла РУП «Мінскэнерга» Уладзімір Рынкевіч. Бо ў такой адказнай справе, як забеспячэнне электрычнай энергіяй насельніцтва, устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў, павінен заўважвацца строгі парадка. Самадзейнасці тут не месца. Толькі па заяўках сельвыканкамаў накіроўваюцца бригады электрамонтэраў у населеныя пункты, скажам, для замены прыбораў ліку.

Уладзімір Уладзіміравіч гаворыць, што ў паўсядзённым рабочым з жыхарамі пасёлкаў і вёсак у многім дапамагае школа дэпутата Маладзечанскага райсавета, якую яму даваўся праціць ў складзе Савета мінулага склікання. Так, яго пасадка на чалініцы выключна тэхнічная, але ў вырашэнні тых жа тэхнічных пытанняў узямае значнае маюць кантакты з вэлемпаразумеў з мясцовай уладай. Па былой дэпутатскай звязцы Уладзімір Рынкевіч, калі бывае ў раёне, імкнецца па меры магчымасці наведваць сельсавет, пагутарыць з яго старшынёй, сакратаром. Вядатная магчымасць даведання без пасрэднікаў аб аспектах энергазабеспячэння, якія хвалююць людзей, растлумачыць на месцы спрэчнае

Тут энергазбыту нярэдка даводзіцца кантактаваць з сельвыканкамамі, разлічваць на іх садзейнічанне. Па-сапраўднаму дзелавы партнёрска адносіны склаліся з работнікамі Лебедзеўскага, Гарадзілаўскага электрыка, спецыяльнай машыны, каб замяніць тую лямпачку, правесці дробны рамонт і г. д. Таму сельсавету даводзіцца трымаць цесную сувязь з прадстаўнікамі «Мінскэнерга» ў раёне.

Фармалізм? Не, лічылнічы начальнік Маладзечанскага філіяла РУП «Мінскэнерга» Уладзімір Рынкевіч. Бо ў такой адказнай справе, як забеспячэнне электрычнай энергіяй насельніцтва, устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў, павінен заўважвацца строгі парадка. Самадзейнасці тут не месца. Толькі па заяўках сельвыканкамаў накіроўваюцца бригады электрамонтэраў у населеныя пункты, скажам, для замены прыбораў ліку.

Уладзімір Уладзіміравіч гаворыць, што ў паўсядзённым рабочым з жыхарамі пасёлкаў і вёсак у многім дапамагае школа дэпутата Маладзечанскага райсавета, якую яму даваўся праціць ў складзе Савета мінулага склікання. Так, яго пасадка на чалініцы выключна тэхнічная, але ў вырашэнні тых жа тэхнічных пытанняў узямае значнае маюць кантакты з вэлемпаразумеў з мясцовай уладай. Па былой дэпутатскай звязцы Уладзімір Рынкевіч, калі бывае ў раёне, імкнецца па меры магчымасці наведваць сельсавет, пагутарыць з яго старшынёй, сакратаром. Вядатная магчымасць даведання без пасрэднікаў аб аспектах энергазабеспячэння, якія хвалююць людзей, растлумачыць на месцы спрэчнае

Тут энергазбыту нярэдка даводзіцца кантактаваць з сельвыканкамамі, разлічваць на іх садзейнічанне. Па-сапраўднаму дзелавы партнёрска адносіны склаліся з работнікамі Лебедзеўскага, Гарадзілаўскага электрыка, спецыяльнай машыны, каб замяніць тую лямпачку, правесці дробны рамонт і г. д. Таму сельсавету даводзіцца трымаць цесную сувязь з прадстаўнікамі «Мінскэнерга» ў раёне.

# БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ «ДАБРАБЫТ ЧАЛАВЕКА — МЭТА. А ўлада — ТОЛЬКІ СРОДАК ЯЕ ДАСЯГНЕННЯ»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**  
 Можна гаварыць і пра хібы і ў асвятленні вясковых вуліц, ды і ў цэлым населеных пунктаў. Вымушае кажаць лепшага стан дарог мясцовага значэння, а таксама іх пакрыцця. Дастаткова вострымі застаюцца праблемы з якасцю пітной вады, газазабеспячэннем, каналізацыяй і вывазам смецця. Ёсць шэраг пытанняў да землеўпарадкавання і землекарыстання, работы з закінутымі і старымі дамамі.

На жаль, у вырашэнні праблем жыццязабеспячэння вясковага насельніцтва мы пакуль што не дабіліся дакладнага ўзаемадзеяння паміж вертыкаллю ўлады і дэпутатскім корпусам. Магу адзначыць і нізкую эфектыўнасць работы на месцах дэпутатаў Саветаў пярвічнага ўзроўню, а ў некаторых рэгіёнах — і аргану тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Я маю на ўвазе фармальны падыход пры іх ўтварэнні, а таксама функцыянаванне гэтых структур выключна на паперы. Час патрабуе рашучага перагляду многіх падыходаў.

— У красавіку 2007 года былі створаны Савет па ўзаемадзеянні аргану мясцовага самакіравання. Вы сталі яго вытокаў яго стварэння. Як ацэньваеце першыя вынікі работы гэтай структуры? — Вы, напэўна, ведаеце, што сама ідэя стварэння такога Савета — не наша вынаходства. Ва ўсіх цывільізаваных краінах ёсць свае нацыянальныя саветы, асацыяцыі — яны па-рознаму называюцца, але сутнасць іх адна і тая ж. Яны ствараюцца, каб выконваць каардынацыйную работу ўсіх аргану ўлады, ажыццяўляць іх ўзаемадзеянне, распусціць перадавы вопыт шляхам абмену інфармацыяй, і такім чынам, аб'яднаць намаганні, атрымаць лепшыя вынікі. У Страсбургу зна-

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

Па выніках абмеркавання на пасяджэнні Савета пытанню справаводства ў мясцовых Саветах дэпутатаў Гомельскай вобласці быў выяўлены шэраг праблем, якія патрабавалі неадкладнага вырашэння. Давялося стварыць спецыяльную групу, якая ў дадзены момант працуе над аптымізацыяй і ўпарадкаваннем справаводства ў сельскіх і пасялковых Саветах дэпутатаў. Акрамя гэтага, вырашаецца пытанне аб стварэнні аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы мясцовых Саветаў. Гэта дазволіць упарадкаваць работу з дакументамі і значна скараціць працоўны час, неабходны для іх складання.

Скажу, што з практычнага пункту гледжання мясцовыя Саветы дэпутатаў атрымалі рэальную магчымасць для абмеркавання на пасяджэннях Савета па ўзаемадзеянні найбольш актуальных праблем — з тым, каб мы маглі ініцыяваць іх далейшы разгляд адпаведнымі дзяржаўнымі арганамі. Рэальны рух наперад дае права гаварыць, што мы знаходзімся на правільным шляху, такую ж ацэнку даў Савету і Прэзідэнт краіны. Ну а галоўная задача на перспектыву — зрабіць усё магчымае для стварэння больш важкай улады на месцах, якая «праклячыла» б на сябе шэраг функцый дзяржаўных аргану кіравання.

— Умацаванню аўтарытэту мясцовых аргану ўлады (асабліва пярвічнага ўзроўню) і апошні час надаецца вялікая ўвага. Указ № 21 стаў чарговым крокам на шляху рэаліза-

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

Скажу, што з практычнага пункту гледжання мясцовыя Саветы дэпутатаў атрымалі рэальную магчымасць для абмеркавання на пасяджэннях Савета па ўзаемадзеянні найбольш актуальных праблем — з тым, каб мы маглі ініцыяваць іх далейшы разгляд адпаведнымі дзяржаўнымі арганамі. Рэальны рух наперад дае права гаварыць, што мы знаходзімся на правільным шляху, такую ж ацэнку даў Савету і Прэзідэнт краіны. Ну а галоўная задача на перспектыву — зрабіць усё магчымае для стварэння больш важкай улады на месцах, якая «праклячыла» б на сябе шэраг функцый дзяржаўных аргану кіравання.

— Умацаванню аўтарытэту мясцовых аргану ўлады (асабліва пярвічнага ўзроўню) і апошні час надаецца вялікая ўвага. Указ № 21 стаў чарговым крокам на шляху рэаліза-

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

ліся. Шчыра скажу: гэта быў сапраўдны творчы працэс, і ў адзіночку, седзячы ў кабінэце, такога не прыдумаеш. Па выніках разгляду ўзнятых праблем былі выпрацаваны і накіраваны ў Савет Міністраў канкрэтныя прапановы. І ўжо ўрад прыняў пастанову, якая рэгламентавала некаторыя ўзнятыя намі пытанні.

# ВОСТРАЙ НАДЗЕЙ...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**  
 Стварэнне новых працоўных месцаў для маленчкіх гарадоў — стратэгічная задача. Пакрысе і ў Добруш ствараюцца невялікія прыватныя прадпрыемствы. Гэта і станцыя тохобалгоўвання, рамонт абутку, рытуальныя паслугі, вытворчасць безалкагольных напояў, лічылніцаў, агароджы... Але ж усплёску актыўнасці ў сувязі з прыняццем указу «Аб спрощанай сістэме падаткаабкладання» і «Аб мерах па стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі асобных тавараў» не назіраецца. За 10 месяцаў года колькасць юрыдычных асобаў павялічылася на 11, а індывідуальных прадпрыемстваў — на 43. І ніводны не скарыстаўся льготамі, якія абяцалі нармаўтыўны акт.

Праўда, у Церахоўцы — яшчэ адным населеным пункце Добрушскага раёна, які мае дачыненне да праграмы развіцця малых гарадоў, цяпер наладжваецца цэх дэкараваных сантэхнікі. Яго заможныя заснавальнікі, італьянцы, плануюць запуск на пачатак наступнага года. 10-15 чалавек павінны атрымаць работу. Італьянец Франка Борні гаворыць: «Раней мы баіліся ехаць у Беларусь, цяпер — на-

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

Блізкасць да мяжы дадае невялікі плюсаў, але і праблем стварае. Гэта і станцыя тохобалгоўвання, рамонт абутку, рытуальныя паслугі, вытворчасць безалкагольных напояў, лічылніцаў, агароджы... Але ж усплёску актыўнасці ў сувязі з прыняццем указу «Аб спрощанай сістэме падаткаабкладання» і «Аб мерах па стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі асобных тавараў» не назіраецца. За 10 месяцаў года колькасць юрыдычных асобаў павялічылася на 11, а індывідуальных прадпрыемстваў — на 43. І ніводны не скарыстаўся льготамі, якія абяцалі нармаўтыўны акт.

Праўда, у Церахоўцы — яшчэ адным населеным пункце Добрушскага раёна, які мае дачыненне да праграмы развіцця малых гарадоў, цяпер наладжваецца цэх дэкараваных сантэхнікі. Яго заможныя заснавальнікі, італьянцы, плануюць запуск на пачатак наступнага года. 10-15 чалавек павінны атрымаць работу. Італьянец Франка Борні гаворыць: «Раней мы баіліся ехаць у Беларусь, цяпер — на-

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

Блізкасць да мяжы дадае невялікі плюсаў, але і праблем стварае. Гэта і станцыя тохобалгоўвання, рамонт абутку, рытуальныя паслугі, вытворчасць безалкагольных напояў, лічылніцаў, агароджы... Але ж усплёску актыўнасці ў сувязі з прыняццем указу «Аб спрощанай сістэме падаткаабкладання» і «Аб мерах па стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі асобных тавараў» не назіраецца. За 10 месяцаў года колькасць юрыдычных асобаў павялічылася на 11, а індывідуальных прадпрыемстваў — на 43. І ніводны не скарыстаўся льготамі, якія абяцалі нармаўтыўны акт.

Праўда, у Церахоўцы — яшчэ адным населеным пункце Добрушскага раёна, які мае дачыненне да праграмы развіцця малых гарадоў, цяпер наладжваецца цэх дэкараваных сантэхнікі. Яго заможныя заснавальнікі, італьянцы, плануюць запуск на пачатак наступнага года. 10-15 чалавек павінны атрымаць работу. Італьянец Франка Борні гаворыць: «Раней мы баіліся ехаць у Беларусь, цяпер — на-

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

Блізкасць да мяжы дадае невялікі плюсаў, але і праблем стварае. Гэта і станцыя тохобалгоўвання, рамонт абутку, рытуальныя паслугі, вытворчасць безалкагольных напояў, лічылніцаў, агароджы... Але ж усплёску актыўнасці ў сувязі з прыняццем указу «Аб спрощанай сістэме падаткаабкладання» і «Аб мерах па стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі асобных тавараў» не назіраецца. За 10 месяцаў года колькасць юрыдычных асобаў павялічылася на 11, а індывідуальных прадпрыемстваў — на 43. І ніводны не скарыстаўся льготамі, якія абяцалі нармаўтыўны акт.

Праўда, у Церахоўцы — яшчэ адным населеным пункце Добрушскага раёна, які мае дачыненне да праграмы развіцця малых гарадоў, цяпер наладжваецца цэх дэкараваных сантэхнікі. Яго заможныя заснавальнікі, італьянцы, плануюць запуск на пачатак наступнага года. 10-15 чалавек павінны атрымаць работу. Італьянец Франка Борні гаворыць: «Раней мы баіліся ехаць у Беларусь, цяпер — на-

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

Блізкасць да мяжы дадае невялікі плюсаў, але і праблем стварае. Гэта і станцыя тохобалгоўвання, рамонт абутку, рытуальныя паслугі, вытворчасць безалкагольных напояў, лічылніцаў, агароджы... Але ж усплёску актыўнасці ў сувязі з прыняццем указу «Аб спрощанай сістэме падаткаабкладання» і «Аб мерах па стымуляванні вытворчасці і рэалізацыі асобных тавараў» не назіраецца. За 10 месяцаў года колькасць юрыдычных асобаў павялічылася на 11, а індывідуальных прадпрыемстваў — на 43. І ніводны не скарыстаўся льготамі, якія абяцалі нармаўтыўны акт.

Праўда, у Церахоўцы — яшчэ адным населеным пункце Добрушскага раёна, які мае дачыненне да праграмы развіцця малых гарадоў, цяпер наладжваецца цэх дэкараваных сантэхнікі. Яго заможныя заснавальнікі, італьянцы, плануюць запуск на пачатак наступнага года. 10-15 чалавек павінны атрымаць работу. Італьянец Франка Борні гаворыць: «Раней мы баіліся ехаць у Беларусь, цяпер — на-

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

адварот. Нават сваім сябрам кажу — можна працаваць». Прыцягальныя лічбы выгаднае размяшчэнне ў памежным раёне (тamu што прадукцыя экспартарыентаваная).

# ЗІМА СПЫТАЕ...

**Сельскія Саветы — галоўныя заказчыкі і партнёры міжраённых філіялаў РУП «Мінскэнерга». Аб тым, як ідзе на практыцы іх ўзаемадзеянне пры пераходзе на зімовы рэжым работы, карэспандэнт «МС» расказвае на прыкладзе Маладзечанскага і Валожынскага раёнаў.**

электраэнергію. Асабліва цяпер, калі з надыходам зімы аб'ектыўна растуць выдаткі за электрычнасць.

Нагадаем, пачынаючы з саўвядальнага лютага, згодна з разнаўненнем Мінскага аблвыканкама, энергазбыт займаецца пераразлікам ільгот за карыстанне электраэнергіяй. У катэгорыю ільготнікаў трапілі тысячы чалавек. Тэхнік энергазбыту Наталія Скурко гаворыць, што сярод ільготнікаў шмат «глыбокіх» пенсіянераў, хворых і нямоглых людзей. Часам іх на пэўны перыяд забіраюць да сабе дзеці. Як знайсці такога льготніка без дапамогі сельсавета?

Не буду падрабязна спыняцца на спецыфічных баках работы па пераафармленні ільгот — скажу толькі, што яна вельмі працаёмкая і даволі нервовая. Кожны годны з гэтым, пачынае спрачацца, гаворыць на павышаным тоне. Кожнага льготніка трэба наведваць, правяраць паказчыкі яго лічылніка, растлумачыць яго пратэнзіі чалавека. Вядома, у горадзе гэту работу прасцей выконваць, а вось у вёску кантралёру лішні раз наведваць праблематычна.

электрыка, спецыяльнай машыны, каб замяніць тую лямпачку, правесці дробны рамонт і г. д. Таму сельсавету даводзіцца трымаць цесную сувязь з прадстаўнікамі «Мінскэнерга» ў раёне.

— І як можна адмовіць у просьбе старшыні сельскага Савета, калі размова ідзе аб нераспешчаных камп'ютарна хіжарых далёкіх вёсках? — пытаецца Уладзімір Уладзіміравіч. Але там у мэтах эканоміі імкнучыся рэальнальна размяшчаць сваялічкі. Напрыклад, не на кожным слупе, а праз два на трэці. Ці па просьбе жыхароў на слупе ставяць выключальнікі. Ёсць патрэба нешта зрабіць на вуліцы ці ў двары вечарам — уключыць святло. Пайшоў адрамантаваць — выключыць. Проста і здаецца, ды і эканомія атрымаецца.

Наконт эканоміі. Калі ў горадзе, вялікіх пасёлках і аграгарадкаў усё больш людзей пераходзіць з перавагаў энергазберагальных лямпачак, то ў вёсках, асабліва з малым насельніцтвам, пакуль выбіраюць звычайныя лямпачкі накальвання. Відаль, патрэбны час для асасавання ролі энергазберагальных прыбораў і лямпачак.

Актульна ідзе ў раёнах замена старых прыбораў уліку электрычнай і цэпловай энергіі на сучасныя электронавыя. Іх прадстаўнікі ў тым, што ўлік вядзецца адразу па двух тарахах:

дзённым і начным. Начны больш выгадны для спажываўца, які мае ахвоту пасля 22 гадзін папрацаваць на дрэвапрацоўным станку, уключаць праўную машыну-аўтамат, абгаравальнік і г. д. Калі дзённы тараф 145 рублёў за кілават, то начны напалоў меншы. Электронны лічылнік — гэта і дакладны, правільны разлік за спажыванае. Сёння ў Маладзечне ідзе актыўнае ўкараненне электронавых лічылнікаў, яны ў абавязковым парадку ставяцца на ўсіх новых дамах. Кантралёрам энергазбыта стала значна прасцей адсочваць сітуацыю з аплатай. Гэта новае сістэма разлікаў усё больш закрэае і сельскае насельніцтва.

З удзелам аргану мясцовай ўлады ў раёнах ідзе ўдасканал

Банкаўская сістэма працуе стабільна

Банкаўская сістэма Беларусі ва ўмовах сусветнага фінансавога крызісу працуе стабільна. Аб гэтым паведаміў на прэс-канферэнцыі начальнік упраўлення інфармацыі Наўбанка Анатоль Драздоў.

«Крызіс — гэта калі нечым плашч, калі разараюцца банк, спісаваюцца вялікія фінансавыя страты. Така ў Беларусі не адбываецца, значыць няма і фінансавога крызісу», — сказаў ён.

Прадстаўнік Наўбанка таксама адзначыў, што на сёння беларускія банк не панеслі прамых страт у адрозненне ад 1998 года, існуе дастатковы памер зорлатавальных рэзерваў. «У гэты крызіс мы ўвайшлі зусім у іншай сітуацыі, таму і глядзім у будучыню з аптымізмам», — падкрэсліў Анатоль Драздоў.

Адзінае абмежаванне на валютным рынку рэспублікі ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам уведзена пастановай Наўбанка № 165 і датычыцца забароны на перададату па імпортных кантрактах. З аднаго боку, гандлёвыя партнёры беларускіх прадпрыемстваў просяць адтэрміноўку па плячыхах за набываемую прадукцыю ад 1 да 6 месяцаў, адначасова паступаючы прадукцыі просяць перададату за паступаемымі ў Беларусь тавары. «Атрымліваюцца, не багата Беларусь павіна дапамагчы краінам — знешнегандлёвым партнёрам выходзіць з крызісу», — адзначыў Анатоль Драздоў. Уведзеная мера з'яўляецца нармальнай практыкай, дадаў ён. Што датычыцца якіх-небудзь іншых абмежаванняў на валютным рынку, то цяпер такія меры прымаць не плануецца.

БЕЛТА.

Попыт насельніцтва на валюту будзе поўнаасцю задаволены

У Беларусі поўнаасцю задавальняецца попыт на валюту ў абменных пунктах, і такая сітуацыя захавецца ў далейшым. Аб гэтым паведаміў на прэс-канферэнцыі начальнік упраўлення інфармацыі Наўбанка Анатоль Драздоў.

«Цяпер на наўным валютным рынку няма ніякіх абмежаванняў, і ніхто ўводзіць іх не збіраецца. Па гэтай пазіцыі банк ніколі абмяжоўваць не будзе», — сказаў ён.

Курс долара да беларускага рубля да канца гэтага года будзе вытрыманым ў рамках прагнозу ад ВР2100 да ВР2200 за адзін долар. Пры гэтым Анатоль Драздоў адзначыў, што даць гарантыі, што ён будзе ВР2200, а не ВР2100 ніко не можа, паколькі сітуацыя на знешніх рынках змяняецца. «Зніжэнне курсу долара прагназуюць зойм будучага года, а раптам ён патанне раней, у снежні. Гэтага ніко не ведае, мы арыентаваны на сітуацыю ў сёньне», — дадаў прадстаўнік Наўбанка.

Анатоль Драздоў таксама нагадаў, што ў Беларусі не плануецца ўводзіць забарону на датэрміновае знічэнне ўкладу. «Сёння ў нас такога абмежавання няма, і гэта прапісана ў Банкаўскаму кодэксе», — сказаў ён. «У выпадку ўведзення такой забароны давядзецца змяняць кодэкс. Наўбанк да гэтага ставіцца адмоўна».

БЕЛТА.

Міністэрства гандлю не дапусціць дэфіцыту імпортных тавараў

Аб гэтым заявіў першы намеснік міністра гандлю Міхаіл Святіцкі.

«Мы будзем вельмі жорстка кантраляваць сітуацыю на спажывецкім рынку, каб не дапусціць ніякіх збойў у пастаякх тавараў насельніцтву», — сказаў Міхаіл Святіцкі, каментуючы расшнне праўлення Нацыянальнага банка Беларусі выдаваць дазволы на пералічэнне пляжуючых для разліку па імпарту. Першы намеснік міністра таксама адзначыў, што «ў выпадках, калі цяжкасці з імпартам будуць узнікаць яўна, мы будзем выходзіць на кантакт з банкамі, каб пастаўкі ў абавязковым парадку фінансаваліся».

Што датычыцца крытычнага імпарту, то ў гэтым выпадку існуе поўнае разуменне з Нацыянальным банкам, іншымі банкам, што пастаўкі павіны крытавацца ў поўным аб'ёме, які і раней. «Аднак адносна пўжна пераліку тавараў, што вырабляюцца ў рэспубліцы, такія меры будуць прымацца», — дадаў Міхаіл Святіцкі.

БЕЛТА.

Для ўкладчыкаў — яшчэ два банкi

ААТ «Беларускі Індустрыяльны банк» і ЗАТ «Сомбелбанк» атрымаў права на працу з укладчыкамі насельніцтва, паведаміў кіраўніцтва прэс-сакратар Нацыянальнага банка Беларусі Міхаіл Журавіч.

Галоўны банк дазволіў гэтым фінансавым установам прыцягваць грашовыя сродкі фізічных асобаў ва ўклады (дапазіты), адкрываць і весці іх банкаўскія рахункі. Акрамя таго, «Беларускі Індустрыяльны банк» атрымаў дазвол і на выпуск у абарачэнне банкаўскіх пластыковых карт. Між іншым у ААТ «Беларускі Індустрыяльны банк» нарматыўна капітал склаў у эквіваленце 12 мільянаў еўра, у ЗАТ «Сомбелбанк» — 13,4 мільяна еўра.

Ігар ГРЫШЫН.

Незалежная экспертыза Леаніда ЗАІКІ РЭЦЭСІЯ — ГЭТА НЕ ДЭПРЭСІЯ, АЛЕ...



Леанід Заічкі

Аб сённяшняй сітуацыі ў сусветнай эканоміцы пасля саміту ў Вашынгтоне наш кіраўніцтва гутарыць з незалежным беларускім эканамістам, старэйшым Савета аналітычнага цэнтра «Стратэгія» Л.Ф. ЗАІКАМ.

— Што гэта, так бы мовіць, за нябачны эканамічны дэлежыт на яўнашні «рэцэсія», які зараз моцна рэагуе на часткі і скубе без рэзбору ўсе эканамічны развіццў і неразвіццў краіны свету?

— Рэцэсія — тэрмін не новы. Яму ўжо за 70 гадоў. Спачатку пад рэцэсіяй ўспрымалася ажыўленне эканомікі, затым гэтым словам пачалі называць запалавальнае руху наперад і наступнае зніжэнне тэмпаў эканамічнага развіцця. Пад рэцэсіяй сёння эканамісты разумеюць нязначнае пагаршэнне яго паказчыкаў. Рэцэсія — гэта не дэпрэсія. Бо дэпрэсія, кажуць па простому, гэта звал у эканоміцы, спыненне заводуў і фабрык, банкруцтва кампаній і фірмаў, істотнае зніжэнне жыццёвага ўзроўню насельніцтва, хуткі рост беспрацоўя і адвадна сашыльнай напружанасці ў грамадстве.

Скажам, калі вы едзеце ў трамваі і ён пачаў зніжаць хуткасць, маюць рухацца, але ўсё ж ідзе наперад, то гэта рэцэсія. А вось калі трамвай стаў і адчынілі дзверы для пасажыраў (маўляў, усё на выхад), то гэта ўжо дэпрэсія.

— Леанід Фёдаравіч, дазвольце, што супакойце. Але, калі меркаваць па апошніх вестках з сусветных рынкаў і біржы, то менавіта рэцэсія становіцца прычынай крызісу банкаў, развалу замежнага аўтапраму, стагнацыі ў розным сектары эканомікі, закрыцця прадпрыемстваў, скарачэння сотняў тысяч працоўных месцаў. Ды што я вам кажу: у іх усё добра ведаецца. Ніўжэ гэта ўсё вынік запалавання эканамічнага развіцця?

— На Захадзе толькі цяпер пачалі афіцыйна прызнаваць факт прыходу рэцэсіі, якая не выключнае, як аказалася, такіх негатыўных наступстваў, як пагарза каласальна глабальнай фінансавай сістэмы, банкруцтвы і масавыя звальненні рабочы і інжынерна-тэхнічнага персаналу. Я моцна не драматызаваў бы сітуацыю. Яшчэ ёсць святло ў канцы тунэля. Згодна з асцярожнымі прагнозамі МФФ, развіцця краіны могуць сёлета дасягнуць невялікага росту — каля двух працэнтаў. Але нават і пры нульвым паказчыку катрастрофы пакуль не падрабавіцца.

— Можна з пункту гледжання чыстай эканамічнай тэорыі вялікай бяды і не будзе, але непрыемнасцю, здаецца, хоцьці ўсім, у тым ліку і нам. Эканаміцы Беларусі ўласліва вялікая ступень адрыццатасці, што робіць яе залежнай ад знешніх фактараў, стану справы ў нашых галоўных партнёрах. А яны, справы, даюць нізкія паказчыкі. Напрыклад, у Кітаі, з якім у нас звязана шмат надзей, заплаваныя не адзін буйнамаштавы і доўгатэрміновы прэкт.

— Я не перабольшаў бы ролю Кітая для Беларусі. Так, ён вельмі важны дзелавы партнёр. Але Кітай для нас, хутчэй, гэты велізарны гіпермаркет, дзе мы набываем шмат неабходных тавараў шырокага спажываання. У сувязі з тым, што ў краінах развіцця капіталізм рэзка знізіўся попыт на такія рэчы, Кітай адчуў цяжкасці са збытам сваёй прадукцыі. Там пачалі закрывацца арыентаваны на экспорт прадпрыемствы. Што датычыцца сумесных беларуска-кітайскіх праектаў, то яны не такія ўжо і літасюнае. А вось імпарт з Паднібешнай павіна стаць больш танным, што, безумоўна, для нас — станоўчы момант.

— У пераважнай большасці звычайных людзей не ўкладваецца ў гаворку, як там нейкія гульні з папернай (няхай і каштоўнай) выклікалі іпэтычныя крызісы, рэцэсія з перспектывай пераходу ў самы жорсткі за апошнія 80 гадоў эканамічны крызіс.

Чалавек працуе на паспяховым прадпрыемстве, прадукцыя якая карыстаецца попытам, мае высокую зарплату, смела глядзіць у будучыню. І раптам з-за таго, што недзе за акіянам ў Нью-Ёрку ці ў Еўропе ў Лондане абваліліся нейкія акцыі, папаўляў ініц іў кафіроўкі, пагоршылі індэкс, завод паступова страчвае рынак збыту. У выніку падае зарплата, узнікае патрэба скарачэння, а ў чалавек крэдыт на кватэру... Як гэта ўсё разумець?

— Ці іншак кажуць, хто вянвату? Чаю дабрабыт нармальнай сям'і, асобнага чалавека залежыць ад здароўя фінансавай сістэмы планеты, якое падаравалі надбасураснае міжнародныя дзялікі? І галоўнае класічнае пытанне: што рабіць? Я тут выкажу шэраг меркаванняў. Долар

У якасці эксперыменту можна адначасова перайсці і на еўра, і на расійскі рубель.

ЗАІКІ павінен пазбавіцца статусу асноўнай сусветнай валюты. У глабальнай эканоміцы трэба карыстацца не адной, а некалькімі валютамі, якія аб'ягуаюць б поўнае зоны. Азіяцкую — юань і іена. Еўрапейскую — еўра, а пастасавую прастору — расійскі рубель. Зной амэрыканскага долара нейкі застасоўка ЗША і Канады. І кожная з гэтых сістэм была б незалежнай, што дазваляла б у выпадку з'мянення паргзы крызісу ў адной з іх змяняць яю наступствы агульнымі намагацца. Скажам, шляхам аўтаматычнай канвертацыі пры разліках так званых электронных грошай гэтых валют. А ў больш глыбокай перспектыве перайсці да залатога стандарта, так як золата — аснова нашай грашовай сістэмы. Увогуле мы маем шанцы, які ні адна іншая краіна, выкарыстоўваць розныя валюты, бо нашы галоўныя гандлёвыя партнёры і на Усходзе, і на Захадзе.

— Каго рэцэсія больш закране: багатых ці людзей сярэдняга класа, малазабяспечаных?

— На жаль, апошнімі. У час крызісу яны існуюць найбольшы тры. Расійскі алігарх Алег Дэршавіч з-за рэцэсіі страціў 22 мільярды амэрыканскіх долараў. І што, ён стаў горш жыць? Сумняваюся. А вось людзі небагатыя хараваці пераносіць скарачэнне заробку на чвэрць. Скажу так: фінансавыя і прамысловыя варцы паўсюдна любяць прымысловаць прыбыткі і дазваляюць дэяржава нашы аналізаваць іх страты. Калі банкіры зараблялі не без удзелу палітыку велізарныя грошы — усё было добра. Яя толькі яны пралічыліся з іпэтыкай, адрозу палітыкі пайшлі на нацыяналізацыю.

— Рэцэсія ці крызіс — гэта як ні назаві, у першую чаргу бяды. А яна звычайна аб'ядноўвае людзей і краіны. З гэтай нагоды ці варта нам разлічвацца на паглыбленне адносінаў з Еўрасаюзам, у прыватнасці, ў сферы інвестыцыйнага супрацоўніцтва, тэхнічнага ўзаемадзеяння, лібералізацыі гандлю з перспектывай пашырэння доступу нашых тавараў на рынкі краін ЕС. Можна нам, як суседзям, спадзявацца на гэта?

— Ведаецца, гэта ў вас гаворыць наш славянскі менталітэт, калі прыйшла бяды, то ўсе на барацьбу! А еўрапейцы жывуць інакшы ў іх усё заснавана на эгазіме: сашы-яльным, палі-тычным, эканамічным. Таму кожная краіна ЕС, на мой погляд, будзе шукаць сваё выйсце з цяжкага становішча. Але з іпкам таго, што эканаміка стала глабальнай, узнікае патрэба лідарам Захаду хоць бы для публікі, сваёго электарату пра-дэманстраваць аднадушнасць і зладна-скасць дзеянняў перад набліжэннем небеспэкі. Адсюль і шэраг сустрач на вы-сокім і вышэйшым узроўнях.

— Глабальны фінансавы крызіс, акрамя іншага, рэальна падкрэсліў супярэчнасці паміж Злучанымі Штатамі і Еўрасаюзам, і Злучанымі Штатамі, Еўрасаюзам і іншым светам. Яны вырашліся ў агляднай будучыні? — Амэрыканцы «перагулялі» на фінансавых рынках планеты, яны столькі надрававалі і распаўсюдзілі сваіх зялёных паперак, столькі выпусцілі змяняльніку рэальных грошай — акцыі, абліга-цыі, што пераўзышлі ў некалькі разоў залаты ўнутраны прадукт планеты. І тым самым ЗША выклікалі дэ-стабілізацыю, паўсюдна падазро-насць і крытыку на сабе. Па сутнас-ці, яны падставілі ўсю сусветную экано-міку, падцігнулі за сабой у бездэнь крызіс еўрапейскі бізнэс і еўрапейскія бан-кі. Карацей, еўрапейцам з часам абры-дла глядзець на тое, як амэрыканцы прак-тыкуюць ў фінансавай эквілібрыстацыі, у Еўропе пачалі, хоць і са спазненнем, дзейнічаць. Але сумнаведомы іпатчны крызіс у ЗША перайшоў у глабальны фінан-савы, а зараз у эканамічны.

— Але крызіс, хачу падкрэсліць, гэта і стымул, і магутная матывацыя, калі хо-чаце — інструмент для ачышчэння су-светнай эканомікі ад няправільных ра-зашчын, памылак і выпраўлення адмоў-ных наступстваў. Крызіс адначасова ад-наўле нармальныя рынаковыя адносіны ў эканоміцы, яе стабільнасць. Крызіс — гэта не заўсёды толькі дэдра. Між ін-шым, крызіс нарэзала не сама эканомі-ка, а чыннікі амэрыканскай федэраль-най рэзервовай сістэмы (аналог нашага Наўбанка), па віне якіх і была надрука-вана велізарная колькасць долараў. І са-мадзейнасць не мае ніякіх адносінаў да рынку. Крызіс — гэта правал адміністра-цыі Буша, яго каманды эканамістаў.

— А ці ёсць тут доля яны Між-народнага валютнага фонду, Сусветна-га банка, іншых глабальных фінанс-авых структур?

— Так. Іх кіраўнікам трэба было ў ця-перашняй сітуацыі падаць у адстаўку, бо іх непрафесійныя дзеянні таксама са-дзеілі на крызіс. Году гады яны (гэта-ты ўстановы) былі створаны яшчэ ў 1944 годзе) вучылі сваё, як лепш праводзіць эканамічную і фінансавую палітыку. І што атрымаўся? Калі яны самі не пойдуче ў адстаўку, то, думаю, іншымі краінам вар-та нагадаць іх кіраўнікам аб неабходнасці і напачаць звыць аб звальненні.

— Шмат было свядзенняў у на-даўні смілі лідараў 20 дэяржак у Ва-шынгтоне. Як вы ацэньваеце яго вы-нік, у прыватнасці, што датычыцца ўзідзнення новай архітэктуры фінанс-авых сістэм планеты?

— З вельмі асцярожным аптымізмам. Кансалідацыя намаганяў — правільны крок. Але ён толькі пачатак той вялікай сумеснай работы, без якой не перада-дзец наступствы крызісу. Правесці су-сраччэ — гэта палова справы. А як іх выканаш хутка і ў поўным аб'ёме? На жаль, пакуль у міжнароднай практыцы няма такіх інстытутаў, якія б вымушалі тую ці іншую краіну дзеля агульнага вый-грышу ісіі суперак самім нацыяналь-ным інтарэсам. Таму на савах могуць прымацца разумыні і ўзвжаныя рэза-люцыі і докларацыі, але праблема ў іх дакладнай рэалізацыі.

— У тым самым ЗША кіруюць сотні са-дых багатых і уплывовых сем'яў Амэры-кі. Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Сітуацыя

ПОГЛЯДЫ РОЗНЫЯ, А ІСЦІНА АДНА

У Баранавічах прайшло пасяджэнне гарвыканкама, на якім была прааналізавана работа прадпрыемстваў горада. Высветлілася, што за 9 месяцаў у ліку стратных аказаліся 23 прадпрыемствы горада, а з 11 прагнозных паказчыкаў выканана толькі пяць.

Эканоміку горада цягне ўніз лёгкая прамысловасць. Тэкстыльшчыкі, швейнікі, абутнікі які ўжо год не могуць устаць на ногі. Праблемы адны і тыя ж на баваўняным аб'яднанні не хапае сыравіны, а каб купіць баваўну, патрэбны грошы. Восць тэкстыльшчы-кі і чаюць крэдытаў.

Дырэктар абутовай фабрыкі паскардзіўся, што не хапае рабочых рук. Прадпрыемства пацікуюць швабкі, бо зарплата нізкая... Валікі працэнт прадукцыі застаецца на складах, а гэта грошы, якія не пра-цуюць.

Многія прадпрыемствы лёгкай прамысловасці краіны ўпусцілі свой шанц, а тыя, якія здолелі знайсці на Захадзе партнёраў, пачалі выпускаць канку-рэнцэзальную прадукцыю і занялі на рынку сваю нішу. Хто па нейкіх прычынах не здолеў свочасова правесці рэарганізацыю на сваіх прадпрыемствах, апынуўся ў аўтсайдары.

Хто вянвату, што склалася такая сітуацыя? Безумоўна, вялікая адказнасць ляжыць на кіраўніках прадпрыемстваў.

І тут можна пагадзіцца са старэйшым гарвыкан-кам Віктарам Дзюкоўскім, які сказаў: — Арганізацыя работы на гэтых прадпрыемствах не можа нас задавальніць і мы абавязаны вырашаць гэтую праблему...

На пасяджэнні прысутнічаў прадстаўнік канцэр-на «Беллегтрам», у якога была свая пазіцыя. — З такой нізкай ацэнкай вынікаў работы кіраў-нікоў прадпрыемстваў я не згодзен і яшчэ рана га-варыць пра неадпаведнасць пасадам, якія яны зай-маюць, — заявіў намеснік старэйшай канцэрна Ана-толь Гурэў.

Два погляды, і разбірыся, каму больш баліць, што прадпрыемствы «ляжаць» — мясцовай уладзе ці канцэрну?

Як ні круці, а ад такога становішча страты най-перш нясе горад. Восць возьмем тое ж баваўнянае аб'яднанне. Падаць яны поўнаасцю выплаціць не мо-жа, у залк дагрой апісана маёмасць прадпрыем-ства. Старэй «гаі» выстулялі на аўкцыён, але пакупніка пакуль няма. Горад узяў на сябе ўсю са-чыльную структуру аб'яднання, 22 гектары яго тэ-рыторыі...

Сымон СВІТУНОВІЧ.

ФОНД «МИНСКОБЛГОСИМУЩЕСТВО» 1 декабря 2008 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5

проводит повторный аукцион по продаже объекта, находящегося в республиканской собственности, и права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания

На аукционные торги выставляется предмет аукциона, включающий:

капитальное строение (здание магазина-столовой (инв. № 613/С-6323) — одноэтажное, 1975 года постройки, общей площадью 471,8 кв.м и право заключения договора аренды земельного участка, площадью 0,2905 га, сроком на 50 лет.

Объект расположен по адресу: Минская область, Крупский район, пос. Крупский, ул. Победы, 26.

Условия использования земельного участка — для обслуживания здания магазина-столовой.

Начальная цена предмета аукциона 85 266 549 рублей (в том числе: имущество — 84 823 736 рублей и право заключения договора аренды земельного участка — 442 813 рублей).

Сумма задатка предмета аукциона 5 000 000 руб.

Продавец имущества: Государственное лесохозяйственное учреждение «Крупский лесхоз», расположенное по адресу: Минская область, Крупский район, пос. Крупский, ул. Победы, 26, (01796) 58709, 58731.

Арендодатель земельного участка: Крупский районный исполнительный комитет.

Подробное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 1 октября 2008 г. № 185.

1. Крупский райисполком принимает решение о предоставлении победителю аукциона земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

2. Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона возмещает расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, вносит плату, взимаемую за право заключения договора аренды. После внесения победителем аукциона названных платежей продавец имущества заключает договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодатель земельного участка — договор аренды земельного участка.

3. Оплата за объекты недвижимости должна быть произведена победителем аукциона не позднее 15 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Фонд «Минскоблгосимущество» (организатор аукциона) имеет право снять предмет аукциона в любой момент до даты проведения аукциона.

Все расчеты по сумме задатка производятся путем перечисления их на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» № 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минск, код 795, ул. Мясникова, 32, УНН 100128686.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 312, тел. 224 57 09. Последний день подачи заявок 26 ноября 2008 г. до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ по продаже государственного имущества и права заключения договора аренды земельного участка

Table with 2 columns: Наименование предмета аукциона, Административное здание и право заключения договора аренды земельного участка. Includes details about the auction location, price, and terms.

Аукцион состоится 22 декабря 2008 года в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облсплокома).

Для участия в аукционе представляются:

- 1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с фондом «Брестоблимущество».
- 2. Заверенные банком копии платежных поручений.

- о внесении суммы задатка на р/с 3642202530011 Головной филиал по Брестской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 823, получатель платежа — фонд «Брестоблимущество», УНП 200020538;

- о внесении специального сбора за подачу заявления на участие в аукционе в размере 4 базовых величин и платы за регистрацию участника аукциона в размере 0,5 базовой величины на р/с 3600201000015 филиал № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 246, назначение платежа 03107, УНП 200300543, получатель платежа — финансовое управление Брестского облисполкома.

3. Юридическими лицами — доверенность представителя юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации.

4. Индивидуальными предпринимателями — нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

5. Иностранными юридическими лицами — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 404, 405, фонд «Брестоблимущество» с 8.30 до 17.30 по рабочим дням по 19 декабря 2008 года включительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210025, г. Витебск, ул. «Правды», 32

Table with 10 columns: № лота, Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка, Целевое назначение, Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений, Ограничения использования земель, Начальная цена земельного участка (бел. руб.), Размер задатка и реквизиты для его внесения, Расходы по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона, руб., Расходы, связанные с проведением аукциона, руб., Дата и время проведения аукциона, Окончательный срок приема документов.

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют. Победитель аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка в частную собственность; внести плату за земельный участок; возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона и расходы по подготовке документации, необходимой для его проведения; осуществить в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении земельного участка государственную регистрацию права собственности на земельный участок; получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный участок не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права собственности на него.

1. Аукцион состоится по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 32, в КГУП «Витебский областной центр маркетинга».

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочее время с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 32, КГУП «Витебский областной центр маркетинга».

3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должны подать заявление об участии в аукционе и подписать соглашение с организатором аукциона. К заявлению прилагается: - для граждан — копия документа, содержащего идентификационные сведения гражданина; - для представителей гражданина — нотариально удостоверенная доверенность;

- для представителей или уполномоченных должностных лиц юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица, - заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка. При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, выносят задаток в размере, установленном для земельного участка с наибольшей начальной ценой. Не допускается начало торгов по начальной цене. Торги продолжатся до тех пор, пока по новой объявленной аукцион

# БЯРОЗАЎСКІ КЛЯШТАР

Рыштаванні Бацкаўшчыны

Калі нехта думае, што свабодныя эканамічныя зоны — вынаходства XX стагоддзя, то вельмі памыляецца. Свабодныя зоны існавалі ў эпоху позняга старажытасці. Адна з іх чыстым выглядзе — Бярозаўскі манастыр картузіянаў. Калі ўсе наваколныя мяшчана-прадпрыемлівыя пійейныя пададкі, то манастыр быў ад іх вызвалены. Таму маніх трымалі ўстойліваю манополію на гандаль гарэлкай. Іх канкурэнцыю не мог вытрымаць ніхто. Манастыр валодаў сама карчмамі і аўстрыйскі (заведзены дом). І справаў вёў барацьбу з падпольнымі гандлярамі спіртных напояў, якія прадавалі свой тавар на цене, ніжэйшай за манастырскую. Барыша былі з канкурэнтамі, як правіла, мела поспех. Кляштар доўга быў маніпалітай у справе рэалізацыі віна, гарэлка, піва і мёду.

Манастыр таго часу — зусім не тое, што манастыр цяпер. Ён быў магутнай эканамічнай структурай, а таксама ўплывовым палітычным, адкацыйным і духоўным цэнтрам. Цяпер ад таго гмаху, загадкавага і страшнаватага для ўсяго наваколнай людзі, засталіся рэшткі сцен па перыметры пабудовы да вежа касцельнай званіцы ўнутры. Стаяць гэтыя мury на ўскрайку Бярозы, якая і назву сваю атрымала ад каталіцкага манаскага ордэна картузіянаў. Да 1940 года горад называўся Бяроза-Картузская. Наконт унікнення назвы ёсць розныя легенды. Адна з іх нават крыў падабная на анекдот: нібыта нехта з палкаводцаў, Сувораў, а можа Напалеон, кожны з іх тут праходзіў з палкамі, павесіў на бярозе свой картуз, ды і забываў на яго. Але гэта, несумненна, байка. Назва ўнікальна нашатай раней, чым жылі знакамітыя военачальнікі.

Вось як раскавае легенда пра унікненне манастыра ў Бярозе. У даўнія часы на месцы цяперашня горада рос бярозавы лес, у якім біла шмат крыніц са сцодзёнай вадою. Адноічы сюды трапіў славы старец з чолычкам-павадыром. Калі стары заснуў, чолычкі загуляўся, адшыў убок і заблудзіўся. Бездапаможны чалавек доўга клікаў чолычкі, маліўся, працяў ва Усывашняга заступніцтва. Потым знясілены чалавек папіў вады з крыніцы і ўмыўся. І адбыўся чуд! Перад ім адкрыўся свет, ён стаў відучым. Аб гэтым казачным выпадку старац стаў раскаваць людзям. Пагалоска пайшла па свеце, і дачуныя пра цуд князя Сапегі, у якога таксама рос сыныя сын. Куды толькі ні вазіў сына багаты

магнат, якіх лекараў і знахароў ні запрашаў, а хвароба не адступала. Хоць невелькіку меў надзею, але прывёз сына ў сонечны Бярозаўскі горад, дзе ўжо сталі пакланяцца людзі. І зноў адбыўся цуд: да хлонтка вярнуўся зрок. А ўдзячыні і расчулены князь ахвяраваў вялікія грошы на манастыр. Гэту легенду прыводзіць у сваіх працах навукоўца, музейныя работнікі. Яна не пазбавлена падстаў. У наваколных лесах поўна беластавых прыгажунь. На паўночна-заходняй ускраіне Бярозы з пада зямлі б'юць крыніцы і даюць пачатак прытоку ракі Ясельды — рачульцы Крэнат. Там, дзе яна пачынаецца, знаходзяцца разваліны старажытнага манастыра.

Будуўніцтва кляштара і сапраўды фундаваў падканцлер Кіш Казімір Леу Сапегі. Ён сам выбраў гаспадароў будучага манастыра — французскі каталіцкі ордэн маніхаў, якіх лекараў і знахароў ні запрашаў, а хвароба не адступала. Хоць невелькіку меў надзею, але прывёз сына ў сонечны Бярозаўскі горад, дзе ўжо сталі пакланяцца людзі. І зноў адбыўся цуд: да хлонтка вярнуўся зрок. А ўдзячыні і расчулены князь ахвяраваў вялікія грошы на манастыр. Гэту легенду прыводзіць у сваіх працах навукоўца, музейныя работнікі. Яна не пазбавлена падстаў. У наваколных лесах поўна беластавых прыгажунь. На паўночна-заходняй ускраіне Бярозы з пада зямлі б'юць крыніцы і даюць пачатак прытоку ракі Ясельды — рачульцы Крэнат. Там, дзе яна пачынаецца, знаходзяцца разваліны старажытнага манастыра.

дні, а летам — чатыры дні ў тыдзень. Кожны з манастырскіх сялян абавязаны быў аддаваць сваёй сям'і на ўслугі жанне, як толькі ім

мыла, адзенне. Трымалі нават двух півараў. Манастыр праводзіў кірмашы восем разоў на год. Асабліва багатымі былі восеннікі кірмашы. І ў гэтым сэнсе кляштар, вядома, выступаў атрамліваючым ў невялікім мястэчку, якім была тады Бяроза.

Бярозаўскі кляштар вызначаўся багаццем і магутнасцю. Акрамя даходаў ад чыста падрыманальніцкай дзейнасці, манастыр атрымліваў вельмі шмат ахвяраванняў. Багатыя людзі, відаць, лічылі, што іх пахаванне ў сценах манастыра адкрывае вароты ў рай. Таму шнодра завяшчалі вёскі, маймавы, грошы ў абмен на царства небеснае. Манастыр мог дазволіць сабе ўтрыманне багатай бібліятэкі, фармазаўтычнай лабараторыі. Многія маніхі захапіліся медыцынай, батанікай, дадзенаму з найбуйнейшых уласнікаў на тэрыторыі Беларусі не шкадавала грошай. Не раз кляштар рабавалі паліцэйскія войскаў. У час Паўночнай вайны тут сустраліся Пётр І і польскі кароль Аўгуст ІІ. Але амаль адразу пасля той самоўнай сустрэчы сюды прыйшоў з невелькімі атрадамі шведскі кароль Карл XII. Тры дні шведы рабавалі манастыр і горад, забралі амаль усе золата і срэбра. Рабавалі манастыр і рускія салдаты Суворава, і напалеонаўскія ваяры. Але лёс яго вырашыўся пасля паўстання 1831 года. За тое, што кляштар падтрымаў харчамі і грашыма паўстанцаў, яго вырашылі значыцца, а маёмасць канфіскаваць.

Памяшканні былі перададзеныя ваенным уладам, а тры распрадзіліся імі па-свойму. Сцены цэлы раз разбіралі. З іх пабудавалі знакамітыя бярозаўскія Чырвоныя казармы, у якіх кватараваў 151-ы Пцігорскі полк. Пазней казармы ўвайшлі ў гісторыю як самы жорсткі канцэнтрацыйны лагер на тэрыторыі даваеннай Польшчы. Цяпер у казармах размешчаны Бярозаўскі гісторыка-краязнаўчы музей.

Дырэктар музея Любоў Квітацкая паказвае цывыя экспанат — драўляную скульптуру святога, якая ў свой час ўпрыгожвала інтэр'ер манастырскага касцёла. «Усяго, па-



спыналася 12 гадоў. У кляштары яны знаходзіліся да паўнацеля. Манастыр актыўна займаўся ліквідацыяй і меў стабільны даход за кошт працэнтаў ад пазык. Манастыр валодаў разнастайнай прамысловасцю: вапнавы і цагельны заводы, працавалі розныя майстэрні, млыны, тут выраблялі

спыналася 12 гадоў. У кляштары яны знаходзіліся да паўнацеля. Манастыр актыўна займаўся ліквідацыяй і меў стабільны даход за кошт працэнтаў ад пазык. Манастыр валодаў разнастайнай прамысловасцю: вапнавы і цагельны заводы, працавалі розныя майстэрні, млыны, тут выраблялі

спыналася 12 гадоў. У кляштары яны знаходзіліся да паўнацеля. Манастыр актыўна займаўся ліквідацыяй і меў стабільны даход за кошт працэнтаў ад пазык. Манастыр валодаў разнастайнай прамысловасцю: вапнавы і цагельны заводы, працавалі розныя майстэрні, млыны, тут выраблялі

спыналася 12 гадоў. У кляштары яны знаходзіліся да паўнацеля. Манастыр актыўна займаўся ліквідацыяй і меў стабільны даход за кошт працэнтаў ад пазык. Манастыр валодаў разнастайнай прамысловасцю: вапнавы і цагельны заводы, працавалі розныя майстэрні, млыны, тут выраблялі



нашай краіне адчуваў уздзеянне ледзявой кары і вяснянага крыку геаграфіі. І вось тут патрэбна крыку геаграфіі. У свой час зямля перанесла шматлікія аблазненні, значныя пашырэнні мацерыковага лёду, які прыпаўзаў з паўночных абласцей. Спяды такіх ледзікоў знойдзены нават у Афрыцы. Беларускае ж зямля ў значна пазнейшыя часы паспытала іх шмат — варажскі, бярозінскі, дніпроўскі, маскоўскі, валдаўскі. Ледзікі, рухаючыся на поўдзень, нясе на сабе шмат каменя і аднакраса ссоўвае перад сабою каменныя, пясок, гліну. Пасля таго як ледзік расце, па тых межах, дзе ён спыніўся, утвараюцца канцавыя марэны (цяперашнія нашы беларускія, узвышшы), а далей на поўнач — донныя марэны. Каменне, прынесенае ледзіком, паступава распыталы ў жарству альбо жвір, толькі ў гліну і пясок. Вось там і гліна, і пясок адносяцца да горных пародаў. Але нешта я не ў той бок. У Максіма Танка ёсць некалькі верлібраў, прысвечаных пяску. Дзе не, не пясок, а нечому больш узвышанаму, што гаворыць аб маладой душы немаладога ўжо паста. Міркючы самі: *Вы любіце пясок?*

І я яго любіў *Перасыпаць, задуманым, між пальцаў, Скруціць рэчкушай, на ім грэцца, Узводзіць гмакі і пісаць тое ім, Якое ў голас паўтарыць баюся.* Цяпер: *Яна стаяла і не заўважала, Што цень яе п'яку побач са мною, І лямпа дэкланна абярэваў на пяску, А пясок пачаў утрымаць...* Зразумела, пра які пясок ідзе тут

# Растуць паверхі і... праблемы

У канцы 2006 г. нам прапавалі будаваць 3-пакавёвую кватэру. Але пачалася будоўля толькі праз год і ўжо з новым коштам: была 77 млн рублёў, цяпер — 102 млн рублёў. У снежні 2007 г. у нас нарадзіўся другі сын. Мы перапісалі заяву на чавырчых. Нам далі крадыт як маладой сям'і пад 5 працэнтаў на 20 гадоў — 95 млн рублёў.

Узніклі наступныя пытанні: ці належыць нам жыллёвая субсідыя, пагажэнне часткі крадыту ў сувязі з нараджэннем другога дзіцяці і дадатковага льготнага 15 кв. м, бо яно, другое дзіця, — інвалід дзіцяства... На якія жыллёвыя льготы ў сувязі з гэтым можна разлічвацца?

М. В., г. Светлагорск

1. Згодна з падпунктам 1.11 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 красавіка 2000 г. № 185, маладая сям'я маюць права на сумеснае выкарыстанне льготнага крадыту і аднаразавай бязвыплатнай субсідыі на будаўніцтва (раканструкцыю) або набыццё жылля памішканняў. Аднак неабходна мець на ўвазе, што субсідыя прадастаўляецца ў парадку чарговай, устаноўленай зыходзячы з часу прыняцця грамадзян на ўлік маючых патрэбу ў паліпашанні жыллёвых умоў. Грамадзянам, якія маюць патрэбу ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі права на пазачарговае атрыманне жылля памішканняў сацыяльнага карыстання, субсідыі прадастаўляюцца ў парадку чарговай, устаноўленай для адпаведных катэгорыяў грамадзян зыходзячы з часу прыняцця іх на ўлік маючых патрэбу ў паліпашанні жыллёвых умоў.

Спрэчкі, якія ўзнікаюць пры прадастаўненні субсідыі, разглядаюцца вышэйстаячым мясцовым выканаўчым і распарадчым органам альбо судом ва ўстаноўленым парадку.

2. Фінансавая дапамога дзяржавы ў пагажэнні запазчанасці па льготных крадытах прадастаўляецца маладым сям'ям у выпадку нараджэння дзіцяці пасля ўводу жылля дамоў у эксплуатацыю, зыходзячы з сумы запазчанасці па льготных крадытах на дату прадастаўлення крадытаарымальнікаў адкрытаму акцыянернаму таварыству «Ашадны банк «Беларусбанк» дакументаў, неабходных для яе атрымання, і аказавання ў наступных памерах:

- пры нараджэнні першага дзіцяці — 10 працэнтаў ад астатку запазчанасці па выдзеленых льготных крадытах;
- пры нараджэнні другога дзіцяці — 20 працэнтаў ад астатку запазчанасці.

Пагажэнне запазчанасці па льготных крадытах ажыццяўляецца грамадзянімі з наступнага месяца пасля ўводу дамоў у эксплуатацыю, а ў выпадку злучы дамоў у эксплуатацыю (будаўніцтва кватэр) без выканання ў поўным аб'ёме работ па ўнутраным аздабленні жылля памішканняў і устаноўцы ў іх убудаванай мэблі — праз шэсць месяцаў пасля ўводу дамоў у эксплуатацыю.

Сем'ям пры нараджэнні трэцяга і наступных дзіцяці пасля ўводу жылля дамоў у эксплуатацыю фінансавая дапамога дзяржавы ў пагажэнні запазчанасці па льготных крадытах прадастаўляецца ў наступных памерах:

- пры нараджэнні трэцяга дзіцяці — 50 працэнтаў ад сумы запазчанасці па выдзеленых крадытах;
- пры нараджэнні чацвёртага дзіцяці — 70 працэнтаў ад сумы запазчанасці па выдзеленых крадытах;
- пры нараджэнні пятага дзіцяці — 100 працэнтаў ад сумы запазчанасці па выдзеленых крадытах.

3. Пры вызначэнні велічыні льготнага крадыту ўлічваюцца нарматывы памеры агульнай плошчы жыллага памішкання, якое будзеца (з разліку на аднаго члена сям'і). Для грамадзян, якія валодаюць у адпаведнасці з заканадаўчым правам на дадатковую плошчу жыллага памішкання па стане здароўя, указаныя нарматывы памеры агульнай плошчы жыллага памішкання павялічваюцца на 15 кв. метраў на кожнага члена сям'і, які мае права на дадатковую плошчу жыллага памішкання.


Інструкцыя аб парадку выдчы медыцынскага заключэння асобам, якія ў выніку захворванняў маюць права на дадатковую плошчу (зацверджана пастановай Мінздарва ад 19 красавіка 2001 г. № 27, у рэдакцыі пастановаў ад 20 красавіка 2006 г. № 25) прадугледжана, што медыцынскае заключэнне выдаецца хвораму, які правіла, па пісьмовым запісе мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый, якія займаюцца размеркаваннем жылля, запісе судца. Агульны абмежаванні на выдчы такога заключэння, звязаных з узростам хворых, гэты інструкцыя не змяшчае.

Разам з тым у Перапіску захворванню, якія даюць асобам, якія пакутуюць ад іх, права на дадатковую плошчу, маюцца асобныя захворванні з укажаным тэрміну лячэння. Да такіх захворванняў, у прыватнасці, аднесены аддаленыя наступствы (пасля 12 месяцаў лячэння) захворванняў і траўмаў цэнтральнай нервовай сістэмы са стойкімі рэзка выяўляемымі парушэннямі рухальнай функцыі і больш каменасцяў.

4. Што датычыцца іншых льгот па паліпашанні жыллёвых умоў, то згодна з падпунктам 1.10 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 красавіка 2000 г. № 185 грамадзяне, у складзе сям'і якіх маюцца дзеці-інваліды, маюць права на пазачарговае ўключэнне ў спісы на атрыманне льготных крадытаў.

Акрамя таго, у адпаведнасці з падпунктам 62.9.4 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якіх маюць патрэбу ў паліпашанні жыллёвых умоў, прадастаўлення жылля памішканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лістапада 2005 г. № 565) грамадзяне, у складзе сям'і якіх маюцца дзеці-інваліды, маюць права на атрыманне ва ўстаноўленым парадку жыллага памішкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду.

Віктар САВІЦКІ



Простыя рэчы

Расказвалі мне многія «афганцы», удзельнікі той непаліпашанай вайны, што пясок, пыл былі для іх таксама ворагамі. Зразумела, не ў такой ступені, але і я ў час сваёй тэрміновай службы сербанаў таго пилу на палігонах былога СССР. І кашу елі, і чай сёрбалі мы з пясокам.

Ад пяску мы перайшлі да пилу. Ды яны сваёй, толькі пил — гэта найдрабнейшыя шчырдцы часцінкі, паднятыя з паверхні зямлі ў паветра, асяджаюць на паверхні рэчэй, на чалавеку. У Антона Бяліва яны і атасямліваюцца:

*Дык жа снег растуць, — пясок На шляху пилыцца.*

Аж толькі пил курцы — вельмі хутка пабегчы, пайсці, паехаць. Думаецца, уцякаючы ад каго-небудзь, ці спяшаючыся куды-небудзь.

Пусціць пил у вочы — падмануць, абвесьці перад пальцамі, гэта робіцца найчасцей валад начальствам.

Касмічны пил — дробныя шчырдцы часцінкі мікплазметнай і міжзоркавай прасторы.

А можа пра пил сказаць і вельмі паэтычна. Неякі адфертант ставіўся да Міхаіла Калачанскага. А ёсць жа і ў яго вобразы, якія запамінаюцца, адкладваюцца ў памяці. Вось быць пилу... і ягонае:

*У тчпы на ноцках Дзёмкаўцойвы пил Узнялася з ношай, Лець халпа сіл.*

Дымаецца, пилу пачаць, паехаць. Думаецца, уцякаючы ад каго-небудзь, ці спяшаючыся куды-небудзь.

Пусціць пил у вочы — падмануць, абвесьці перад пальцамі, гэта робіцца найчасцей валад начальствам.

Касмічны пил — дробныя шчырдцы часцінкі мікплазметнай і міжзоркавай прасторы.

А можа пра пил сказаць і вельмі паэтычна. Неякі адфертант ставіўся да Міхаіла Калачанскага. А ёсць жа і ў яго вобразы, якія запамінаюцца, адкладваюцца ў памяці. Вось быць пилу... і ягонае:

*У тчпы на ноцках Дзёмкаўцойвы пил Узнялася з ношай, Лець халпа сіл.*

## Узденский районный исполнительный комитет 19 декабря 2008 года в 11.00 по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

по продаже коммунального производственного унитарного предприятия «Узденская швейная фабрика» как имущественного комплекса в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания, составляющие единый предмет конкурса.

На торги выставляется коммунальное производственное унитарное предприятие «Узденская швейная фабрика» как имущественный комплекс, расположенное по адресу: г. Узда, ул. Первомайская, 57 и право заключения договора аренды земельного участка, отведенного для его обслуживания, площадью 0,5579 га сроком на 50 лет.

Начальная цена предмета конкурса составляет 310 065 420 (триста десять миллионов шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать) рублей, в том числе имущественного комплекса — 293 480 480 рублей и право заключения договора аренды земельного участка — 16 584 970 рублей.

Сумма задатка предмета конкурса 31 000 000 рублей. Условия конкурса:

- наличие инвестиционного проекта, прошедшего в установленном законодательством порядке государственную комплексную экспертизу, по развитию организации-покупателя в части использования приобретаемого предприятия как имущественного комплекса;
- реализация инвестиционного проекта, социальных программ по поддержке коллектива работников;
- сохранение рабочих мест на период погашения задолженности КУП «Узденская швейная фабрика», создание дополнительных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом и благоприятных условий труда работников;
- принятие на себя неисполненных обязательств КУП «Узденская швейная фабрика» по уплате налогов, сборов (пошлин), процентов, взимаемых в соответствии с налоговым и таможенным законодательством, бюджетным судам, займщикам, а также по платежам в республиканский и местный бюджеты (включая государственные целевые бюджетные фонды), а также по платежам в государственные внебюджетный фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, по экономическим санкциям, уплате штрафов и начисленных пеней за нарушения законодательства, иным неисполненным обязательствам;
- заключение договора аренды земельного участка;
- сохранение профиля предприятия на срок не менее 40 лет.

Приоритетным условием для определения победителя конкурса является направление наибольшей суммы инвестиций на модернизацию производства приобретаемого имущественного комплекса.

Численность работающих на КУП «Узденская швейная фабрика» составляет 110 человек. Общая сумма обязательств предприятия составляет 498 000 000 рублей, убыток — 84 000 000 рублей. Претензии кредиторы в КУП «Узденская швейная фабрика» принимаются до 15 декабря 2008 года. Предприятие не имеет паяв и акций в акциях других юридических лиц. Основной вид выпускаемой продукции — швейные изделия (пальто, популято, костюмы, сорочки, брюки, спецодежда, постельное бельё).

Продавец имущественного комплекса и арендодатель земельного участка — Узденский районный исполнительный комитет.

Земельный участок отведен для обслуживания имущественного комплекса, подлежащего продаже по конкурсу решением Узденского райисполкома от 03.11.2008 г. № 1326.

К участию в конкурсе допускаются: юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, представившие в Узденский райисполком в сроки, указанные в извещении, следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- заявление банку копии платежных поручений и выписки размера задатка и платы за участие в конкурсе;

Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, к. 320, тел. 55 55 74. Последний день подачи заявок 18 декабря 2008 г. до 17.00.

предложения в письменной форме по выполнению условий конкурса, в том числе и по выполнению приоритетного условия, запечатанные в отдельном конверте, который передается участником конкурса в конкурсную комиссию не позднее 18 декабря до 17.00;

юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь — доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

иностранными юридическими лицами — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в конкурсе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения и засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, представителем иностранного юридического лица дополнительно представляется легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

подписанные соглашения о правах и обязанностях сторон.

В течение 5-ти рабочих дней со дня проведения конкурса Узденский райисполком принимает решение о предоставлении победителю конкурса земельного участка.

**Победитель обязан** в течение 5-ти рабочих дней с даты проведения конкурса:

- возместить расходы, связанные с:
  - подготовкой и проведением конкурса в размере 5% от цены продажи имущественного комплекса;
  - формированием и регистрацией земельного участка;

внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды земельного участка.

После внесения победителем конкурса названных платежей продавец заключает договор купли-продажи имущественного комплекса, арендодатель — договор аренды земельного участка.

Оплата за имущественный комплекс производится в рассрочку с уплатой 1-го взноса в размере 20% от стоимости имущественного комплекса в течение 5-ти рабочих дней с даты проведения конкурса. Оставшиеся платежи вносятся в течение 6-ти лет с ежемесячным погашением в равных долях без индексации платежей.

Государственная регистрация предприятия как имущественного комплекса, договор купли-продажи должны быть осуществлены в 2008 году.

Порядок проведения конкурса определен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 года № 113 и решением Узденского районного исполнительного комитета от 23.06.2005 года № 486 «О проведении аукционов и конкурсов по продаже объектов и акций, находящихся в собственности Узденского района».

Все расчеты по сумме задатка производятся путем перечисления их на расчетный счет финансового отдела Узденского райисполкома № 3602631000025 в ф-ле № 625 АСБ «Беларусбанк» в г. Узда, код 530, назначение платежа 09312, УИИ 600203994.

Я живу ў Пазар'е 1, сама назва гэтага рэгіёна Беларусь гаворыць аб багаччэй аэраў. Але гэта і марны край, край, які апошнім у



ЗВЯЗДА 19 лістапада 2008 г.

«Радасць не блісне чыстай слязою...»

19 лістапада споўнілася 6 100 гадоў з дня нараджэння паэта Міколы ЗАСІМА

Ён нарадзіўся ў вёсцы Шані Пружанскага раёна ў сям'і краўцаў... Працаваў па найме, на Пружанскім лесалісным заводзе. У 1924 годзе ўступіў у падпольную камсамольскую арганізацыю...



Вершы пачаў друкаваць у 1926 годзе ў часопісах «Маланка», «Літаратурная старонка», «Асва», газетах «Наша воля», «Наша праца». Літаратурнаму называўся Мікола Засіма народным самародкам, вучанцам у літаратуру культурна-масавым рухам «Грамада».

Пасля ўз'яднання Беларусі Мікалай Арцёмавіч Засім быў абраны старшынёй Шаньскага сельсавета. У Валькову Айнчыну вайну партызану, друкаваўся ў падпольных газетах «Заря», «За Родину».

Уладзя ТАЦЯНЧЫК.

Мікола ЗАСІМ. Парагвай. У кожнай вёсцы, ў кожнай хаце, Як вілья Палескі край, У старога і дзіцяці У вуснах слова «Парагвай».

Арт-фестываль на тэму бульбы

У Мінскім палацы дзяцей і моладзі адбыўся адкрыты арт-фестываль, якім завяршылася правядзенне ў Беларусі Міжнароднага года бульбы. Дакладней, фестываль стаў заключным акордам шэрагу значных мерапрыемстваў...




Там, дзе вецер рудое кастрышча раздзьмуў, Каб ля вогнішча грашча ўраніць, Дзе ёсць брама стаіць на шляху ў зіму, Прызначае нам вясень спатканне.

ПРЫГОЖЫЯ ДЗВЕРЫ Ў ЖЫЦЦЕ

Калі работу вытворчага калектыву становіць аэканамічна кіраванне ўрада, калектыву нічога іншага не застаецца, як адпавядаць такой сітуацыі і надзейна. Летась Сяргей Сяргевіч Сідоркі падчас свайго знаходжання ў Паставах наведаў «Цэнтр прадпрыемстваў мяблевай прамісловасці» (ПМЦ), цікавіўся перспектывамі далейшага развіцця дрэвапрацоўшчыні ў рэгіёне.

Наша прадукцыя мае беларускі і расійскі сертыфікаты адпаведнасці. На гэтым напрамку працуе і тое, што ў нас устаноўлена сучаснае фарбавальнае абсталяванне. Шмат станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем, дзякуючы чаму дасягаецца дакладнасць апрацоўкі дэталі.



Кіраўніцтва адной з дэлегацый задуў пытанне: а што за інстытут займаецца аб'ектамі рацыянальнай расстаноўкі абсталявання, якіх у выніку забяспечыцца найбольш эфектыўнае выкарыстанне магчымасцяў тэхналагічнага лаўжэчкі?

ЗНАХАРЫ ЁСЦЦЕ ЦІ АФІЦЫЙНА НЯМА?

Аказваецца, ва ўсёй Віцебскай вобласці няма знахары, якія маюць дазвол на лічэнне людзей. Якую ішча можна зрабіць вышню, калі ні адна з афіцыйных структураў, да прадстаўнікоў якіх я звярнуўся па каментарыях, сам факт дзейнасці лічэнніц знахары не пацвердзілі?

Карэспандэнт прывёў расследаванне. Да таго ж, у якасці лічэнніц працаваў у яго лічэнніца сапраўдная, і ці наогул выдавалі яму дакументы? У адказ: а вы да таго, у каго лічэнніца няма, і не звяртаецеся!

СЁНЯ

Table with weather forecast for the month of November (Сонца, Усход, Заход, Даўжыня дня, Месяц, Поўня, Месяц у сузор'і Льва, Імяніны).

Геомагнітны ўрашэнні. НАДВОР'Е на зяўтра. Магнітныя індэксавыя паказчыкі для розных гарадоў (Мінск, Гродна, Брэст, Гомель, Варшава, Мінск, Мінск, Мінск, Мінск).

19 лістапада

1784 год — нарадзіўся Міхаіл Кірылавіч Баброўскі, беларускі славіст, доктар тэалогіі, член Археалагічнай акадэміі ў Рыме, Парыжскага і Лонданскага азіяцкіх таварыстваў.

1942 год — з масіраваных артылерыйскага абстрэлу пачалася контрнаступленне савецкіх войскаў пад Сталінградам.

МОСТ

Мост — пабудова з дрэва ці металу, пры дапамозе якой можна было паяднаць два берагі ракі. У народных уяўленнях мост таксама стаў сімвалам аб'яднання. Але часам гэты сімвал «па-ядноўваў» зямлю прастору і прастору «таго» свету, свету памерлых.

Хэпі энд для «Дынама»

У нядзелю завяршыўся чэмпіянат Беларусі па футболе сярод камандаў вышэйшай лігі. Праўда, чэмпіён вызначыўся яшчэ два тыдні таму — БАТЭ стаў ім амаль безальтэрнатыўна.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. А адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОўСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), І. КАРПЕНКА, Л. ЛАХАМАНЕНКА, Т. ПІДДІЛІК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СЕВІР'ЯЦКАЯ, А. СПЛАНЕўСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕПЛЯШУК, І. ШУЧЫЧКА.

«Фота слова» Яўгена Пасеякіна. Там, дзе вецер рудое кастрышча раздзьмуў, Каб ля вогнішча грашча ўраніць, Дзе ёсць брама стаіць на шляху ў зіму, Прызначае нам вясень спатканне.